Пролетары ўсіх краёў, злучайцеся!

БЕЛАРУСКАЯ РАБОТНІЦА І СЯЛЯНКА


У ДЗЕНЬ ПЕРШАГА МАЯ ВЫШЭЙ СЬЦЯГ ЛЕНІНА.
ЦЬВЯРДЗЕЙ ПА ШЛЯХУ ЛЕНІНІЗМА.
ПАД ГЭТЫМ СЬЦЯГАМ
НА ГЭТЫМ ШЛЯХУ МЫ ПЕРАМОЖАМ!
БЕЛАРУСКАЯ РАБОТНІЦА І СЯЛЯНКА

№ 18
КРАСАВІК
1-9-2-6.

Фота-мантаж

Я. Гутковскага

ОРГАН АДДЗЕЛУ ПА ПРАЦЫ СЯРОД ЖАНЧЫН-
ЦЭНТРАЛЬНАГА КАМІТЭТУ КОМУНІСТ. ПАРТЫІ БЕЛАРУСІ-

ЗЬМЕСТ:

Стар.
Першае мая 1
А. Дудар. Сьвята працоўных (верш) . . . 2
В. С. День печати 3

Жыцьцё і барацьба замежных рабочых і сялян.

Первое мая в Польше 5
Г. Григорьев. Что делается заграницей . . . 6
З. Б. Как живут работницы Запада . . . 8

Как живет и строится СССР и БССР.

М. Шульман. Почему на рынке не хватает товаров . 9
Н. Алексеевский. Кровавый май (стихотв.) . 10

Літаратурна-мастацкі аддзел.

А. Оршын. Бабскі суд 11
Г. Бунтарь. Ленинский уголок (стихотв.) . . 12

Надо ликвидировать детскую беспризорность.

Оль. Владек (История одного беспризорного) . . 13
Парахневіч. Дапамагаем бяспрытульным дзецям . . 14
М. Ключенко. Помогите беспризорным . . . —
Ев. Бутомаў. Гарэлка альбо самагон? . . . 15

Жыцьцё работніцы і сялянкі.

Из жизни работниц 16
З жыцьця сялянак 20

Маці і дзіця.

Д. Гольдберг. Посещайте детские консультации . . 23
Раксин. Ясли в заводском районе 24
Стар.
А. Левин. Ни одного жилтоварищества без детской площадки 24
Ж. Площадки для трехсот пятидесяти детей . . —
Лесина. Ясли и площадки при всех предприятиях . 24
Лісавец. З дапамогай райвыканкому адчынім ясьлі . 25
Довидович. Общественные организации помогут . —
Н. Хазан. Пастанавілі організаваць ясьлі . . . —
Граеўская. Ясьлі ўвашлі ў быт сялянкі . . . —
Л. Папова Організоўвайце дзіцячыя пляцоўкі . . 26
Гершуни. Отношение матерей изменилось . . —

Охрана здоровья.

Д-р М. Поляк. О знахарстве и повитушестве . . 27

Сельская гаспадарка.

Еўдакімаў. Як павялічыць прыбытковасьць ад сваёй гаспадаркі 29

Карысныя парады ў гаспадарцы.

Як выбіраць квактуху і як захоўваць яйцы . . 30
Як садзіць бульбу . . . . . . —

Страничка рабселькорки.

Как и о чем писать в наш журнал . . . 31
Что надо читать 32
Паштовая скрынка . . . . . . —
Веселая страничка . . . . . . —

Куды зьвяртацца, калі не дасылаецца часопіс.

За апошні час рэдакцыя „Беларуская работніца і сялянка“ стала часта атрымоўваць скаргі на неатрымоўваньне нашай часопісі.

У выпадку неатрымоўваньня часопісі патрэбна зараз-жа зьвярнуцца туды, дзе была зроблена падпіска, прад‘явіўшы квіток. Калі толькі там ня змогуць альбо адмаўляюцца даць спраўку, то зараз-жа трэба напісаць заяву ў рэдакцыю і падрабязгова ўказаць: дзе была здадзена падпіска (на пошце, пісьманосцу і г. д.), пад якім нумарам выдадзен квіток і на які тэрмін зроблена падпіска.

Таксама, калі грошы пераводзіліся на часопісь па пошце, то трэба паведаміць: дзе грошы здадзены, нумар квітка і сума.

Ва ўсіх такіх выпадках рэдакцыя будзе рабіць належнае расьследаваньне прычын неатрымоўваньня падпісчыкамі часопісі.

Рэдакцыя.

Менск, 1-я Дзяржаўная друкарня. Зак. № 2252. У ліку 4.500 экз. Галоўлітбел № 17626.

БЕЛАРУСКАЯ
РАБОТНІЦА і СЯЛЯНКА

ОРГАН АДДЗЕЛУ ПА ПРАЦЫ СЯРОД ЖАНЧЫН
ЦЭНТРАЛЬНАГА КАМІТЭТУ КОМУНІСТЫЧНАЙ ПАРТЫІ БЕЛАРУСІ.

№ 18 Красавік 1926 г. № 18

Першае Мая.

У 1889 годзе зьезд соцыялістычных партый усяго сьвету, сабраўшыся ў галоўным горадзе Францыі—Парыжу—абвясьціў дзень 1-га Мая міжнародным рабочым сьвятам. У гэты дзень рабочыя ўсяго сьвету пакідаюць работу на фабрыках і заводах, і выходзяць на вуліцу з чырвонымі сьцягамі. Першага мая зьяўляецца днём, калі працоўныя ўсяго сьвету падлічваюць свае сілы, рыхтуючыся к будучым рашучым баям з сусьветным капіталам.

Мы ідзём уперад.

Працоўныя Саюзу Савецкіх Рэспублік ужо дзесяты раз вольна сьвяткуюць гэта вялікае міжнароднае сьвята. Яны самі будуюць сваё жыцьцё, яны ня толькі адваявалі зямлю ў памешчыкаў і фабрыкі ў капіталістаў, але і адстаялі ўсе гэтыя свае заваёвы ў барацьбе з бязьлікавымі ворагамі.

А цяпер амаль усё тое, што было зруйнавана ў працягу цяжкіх гадоў гэтай барацьбы, адбудавана: наша прамысловасьць, наша сельская гаспадарка натугай мазолістых рук працоўных Савецкага Саюзу, даведзены амаль да даваеннага ўраўня.

У гэтым годзе рэспублікі Савецкага Саюзу перашагнуць за даваенную рыску і пойдуць далей, уперад к лепшаму і шчасьліваму жыцьцю. Але для гэтага, каб мы маглі хутчэй шагаць уперад, каб наша краіна стала багатай і культурнай—уся працоўная маса рабочых і сялян, работніц і сялянак павінна прыняць удзел у адбудове нашай гаспадаркі.

1-ае мая у буржуазных краінах.

Вольна і ўрачыста сьвяткуем мы наша сьвята. Там, заграніцай, дзе кіруюць капіталісты—на вуліцы таксама будуць разьвевацца чырвоныя сьцягі. Але ня лёзунгі перамогі будуць напісаны на гэтых сьцягах. Лёзунгам рабочых дэмонстрацый у буржуазных краінах будуць лёзунгі барацьбы з засільлем капіталу. Кроўю рабочых ахварбуюцца ў гэты дзень вуліцы шмат у якіх гарадох буржуазных краін. І ў наша вялікае сьвята мы павінны ўспомніць, што капіталісты заграніцай яшчэ выжымаюць апошнія сокі з рабочага люду, што лепшыя і сумленьнейшыя з рабочых і работніц нудяцца ў засьценках капіталістычных турмаў.

Усясьветны капітал з ненавісьцю ўзіраець на посьпехі Савецкага Саюзу і рыхтуецца да барацьбы з ім. Буржуазія будуе бязьлікавыя козьні супроць адзінай ў сьвеце вольнай рабоча-сялянскай дзяржавы. Вось чаму працоўныя нашай краіны павінны ўзмацняць шэрагі слаўнай Чырвонай арміі, павінны памятаць аб тэй барацьбе, якую вядуць працоўныя капіталістычных краін.

Наступленьню міжнароднай буржуазіі неабходна супроць паставіць адзіны рабочы фронт у сусьветным профэсыянальным руху, далейшае ўзмацненьне брацкага сяброўства між працоўнымі нашай краіны і ўціснутымі народамі колёній, узмацненьне шэрагаў МОПР‘у.

Тяжкасьці пераможам.

І яшчэ аб адным павінны памятаць рабочыя і работніцы сяляне і сялянкі Савецкага Саюзу. Нашы дасягненьні на гаспадарчым фронце вялікія, але значны і стаячыя перад намі цяжкасьці. Прамысловыя тавары яшчэ дарагія; іх на рынку не хапае. Але ўпартая воля працоўных нашай краіны пераможа гэтыя цяжкасьці. Комуністычная партыя ўказвае шлях да іх перамогі. На недахоп тавараў мы адкажам расшырэньнем фабрык і заводаў і пабудовай новых прадпрыемстваў. Пагалоўнае коопэрыраваньне працоўных, дапамога вясковай беднаце, моцны саюз рабочых гораду і вясковай бедняты з серадняками—дадуць магчымасьць перамагчы гэтыя цяжкасьці. Работніцы павінны памятаць аб тым, што трэба падняць продукцыйнасьць працы на нашых фабрыках і заводах, што трэба захоўваць суровую працоўную дысцыпліну і найвялікшую экономію ва ўсёй нашай гаспадарцы. Тады тавараў будзе досыць і яны будуць таннымі. Гэтыя тавары можна будзе даць вёсцы, і тады рабочаму клясу, апіраючамуся на вясковую беднату і сераднякоў, ня страшны будуць ніякія подступы свайго спрадвечнага ворага-капіталу.

На нас глядзяць працоўныя ўсяго сьвету.

Працоўныя Савецкай Беларусі, якая знаходзіцца на самым рубяжы Савецкіх рэспублік, у першую чаргу павінны напружыць усю моц на перамогу стаячым перад намі цяжкасьцям. Усе нашы посьпехі зараз-жа перадаюцца за рубеж, зараз-жа становяцца вядомы нашым братом—рабочым і сялянам Заходняй Беларусі, нудзячымся пад ботам панскай Польшчы. Вестка аб нашых посьпехах робіць іх бадзёрымі, узмацняе ў іх надзею на тое, што не далёка ўжо той дзень, калі рабочыя і сяляне Савецкага Саюзу, Заходняй Беларусі, Польшчы—аб‘яднаюцца ў адну вялікую працоўную сям‘ю.

Дасягненьні работніц і сялянак Беларусі.

Асабова пільныя задачы стаяць перад работніцамі і сялянкамі Беларусі. За мінулы год іх актыўнасьць значна ўзрасла. Процант работніц, выбраных у фабзаўкомы і гарадзкія саветы, процант сялянак, выбраных у сельсаветы, камітэты ўзаемадапамогі, праўленьні коопэратываў—значна павялічыўся.

Сялянкі і работніцы актыўна ўдзельнічаюць ва ўтварэньні новага быту. У гэтым годзе сетка дзіцячых ясьляў і пляцовак значна пашырылася. Лікпункты у вёсках выпускаюць к першаму мая некалькі тысяч пісьменных сялянак.

Уперад пад кіраўніцтва компартыі!

Але перад намі стаіць яшчэ ў шмат раз большая праца Каб замацаваць усе гэтыя дасягненьні, работніцы і сялянкі павінны ўзмацніць свой удзел у грамадзкай працы. Яны павінны актыўна працаваць у саветах, павінны змагацца за сваё бытавое вызваленьне, поўную ліквідацыю няпісьменнасьці. Работніцы павінны паднімаць продукцыйнасьць працы і гэтым узмацніць сувязь рабочага клясу з сялянствам.

Вось тыя грунтоўныя задачы, аб якіх мы павінны ўспомніць у дзень 1-га мая.

Пад кіраўніцтвам Комуністычнай партыі гэтыя задачы будуць выкананы.

Бяз Леніна—але ў той-жа самы час з Леніным—мы ідзем да перамогі комунізму ва ўсім сьвеце. І пад сьцягам ленінізму мы пераможам!

Сьвята працоўных.

Вялікае сьвята працоўнага люду
Свабодны народ спатыкае,
І гулка, як звон, разьліваецца ўсюды:
„Вітайце дзень першага мая!“

Разорваны путы, і людзі свабодны,
І зьнікла навала ліхая;
Хто плакаў учора, той шчыра сягоньня
Вітае дзень першага мая;

У пекнай кароне, у сьветлым убраньні
Царыца вясна пасылае
З бліскучага трону сваё прывітаньне
Дню сьветламу першага мая.

І сонца з высокага неба ласкава
На радасьць зямлі паглядае,
І сьветам гарачых праменьняў яскравых
Вітае дзень першага мая;

І горы, даліны, і лес гаварлівы,
І поле, і вёска радная,
І хвалі магутныя рэчкі бурлівай
Вітаюць дзень першага мая.

І радам з прыродай народ наш свабодны
Вышэй свой штандар падымае
І шчыра вітае дзень волі народнай,
Вялікі дзень першага мая!

Алесь Дудар.

Няхай жыве 1-га мая—дзень усясьветнага пролетарскага адзінства, дзень баявога поклічу да барацьбы за комунізм.

ДЕНЬ ПЕЧАТИ.

5 мая рабоче-крестьянская страна празднует день печати. Мысль об установлении этого дня впервые была подана в 1914 году ленинградскими рабочими.

12 лет тому назад.

Нужно было как-то ознаменовать двухлетие со дня выхода газеты „Правда“. В этот день, по предложению питерских рабочих, были устроены массовые собрания на заводах, в мастерских, в районах.

На этих собраниях рабочим и работницам было об'яснено значение рабочей печати в деле освобождения трудящихся и был произведен сбор для материального укрепления газеты.

Нелишне вспомнить, как трудно было выпускать тогда, при царизме, единственную рабочую газету. Царское правительство то-и дело накладывало на „Правду“ штраф или арест (конфисковывало, то-есть не выпускало в продажу отпечатанный номер). Царское правительство понимало, какую угрозу для него представляет революционное рабочее движение и газета, которая на деле выполняет роль организатора рабочих масс.

Тов. Ленин о первом дне печати.

Тем большее значение имел тогда день печати, установленный по желанию самых рабочих. Тов. Ленин внимательно следит за тем, как проходит этот день. По количеству денег, собранных самыми рабочими на свою большевистскую печать, по количеству подписчиков на нее, т. Ленин определял, как велика организованность и сознательность рабочих масс, скоро ли нарастет революционная волна, которая будет в состоянии свергнуть царизм.

Тогда еще не было ни крестьянских газет, ни тем более газет или журналов для работниц и селянок. Царизму невыгодно было, чтобы крестьянин или крестьянка принимали участие в общественной жизни.

Газеты и журналы теперь.

Совершенно другое дело сегодня при советской власти.

Первоочередная задача партии и советской власти—устранить темноту, помочь крестьянству выйти из нищеты, вовлечь в дело социалистического строительства не только рабочих и крестьян-передовиков, но самые широкие массы, десятки миллионов трудящихся.

Тов. Ленин указывал, что нам нехватает культурности, просвещения, что без поголовной грамотности, без знаний, без политической грамотности, мы социализма не построим.

Много средств имеет советская власть для того, чтобы помочь крестьянину выбраться из нищеты, просветить его. Но главным и самым сильным средством, несомненно, является печать.

Рабселькоры—глаза и уши советской власти.

Наши газеты и журналы резко отличаются от старых не только тем, что они стоят на страже интересов трудящихся, что они читаются трудящимися. В отличие от старых газет и журналов—их составляют сами трудящиеся. Быстро растет армия рабочих и селянских корреспондентов и корреспонденток. Рабселькоры и рабселькорки являются глазами и ушами партии и советской власти. Они через газеты и журналы помогают находить тысячи недостатков в наших учреждениях и предприятиях, учитывать опыт в деле хозяйственного и культурного строительства, устранять непорядки, исправить недочеты и строить социализм.

В 4 раза больше, чем при царе.

Об участии широких масс трудящихся в деле социалистического строительства и роли печати в этом строительстве можно судить по следующим цифрам.

До войны число номеров ежедневно выпускаемых газет (так называемый тираж) равнялось $2^{1}/_{2}$ миллионам. Их читала буржуазия, чиновники, интеллигенция, кулаки. В 1924 г. тираж был равен 3 миллионам, в 1925 году —8 миллионам и в 1926 г.—около 10 млн.

Причем тираж одной только „Крестьянской Газеты“ недавно перевалил за один миллион.

Таким образом, число номеров выходящих сейчас газет и журналов в 4 раза больше, чем при царе.

В Белоруссии тираж газет пока отстает от тиражей других крупных газет Советского Союза. С марта 1925 года он не изменился, остановившись на 87 тысячах.

Журналы работниц и селянок.

Еще более отстают в тираже журналы для работниц, и особенно для крестьянок. По всему Советскому Союзу тираж журналов для работниц и селянок в 1925 году достигал 305 тысяч, из них только 55 тысяч тиража журналов для крестьянок.

В Белоруссии на „Работніцу і Сялянку“ подписка достигла в этом году 4-х тысяч (отдельных подписчиков). Распространяется же всего номеров журнала до 8-ми тысяч.

Количество рабселькоров по всему Советскому Союзу с 160.000 в 1924 году увеличилось до 220 тысяч в 1925 году. В 1926 году, это число, по всей видимости удвоится. Однако, на долю женщин приходится из этого количества всего несколько тысяч. Все же, за последний год число рабселькорок тоже выросло. „Беларуская работніца і сялянка“ в 1924 году имела 100 селькорок, а в 1926 г.—имеет уже около 300.

Много сделано—еще больше остается сделать.

В отношении печати, ее распространения, связи широкими массами—наша печать далеко ушла вперед. Однако, еще больше осталось сделать.

День печати должен еще теснее укрепить связь между газетами и журналами—с одной стороны и массами трудящихся—с другой. В этот день газеты и журналы должны завоевать себе новых рабкоров и, в особенности, рабкорок и селькорок.

День Печати является днем смотра газет и журналов всего СССР, а, в частности, и нашего журнала.

Надо, чтобы работницы и крестьянки на своих собраниях, в беседах друг с другом, обсудили, наряду с достижениями, все недостатки журнала „Беларуская работніца і сялянка“ подытожили, насколько наш журнал действительно стал организатором женщин, насколько он помог читательнице в работе в Советах, кооперации, кресткомах.

Надо, чтобы этот день дал толчок дальнейшему улучшению нашего журнала и увеличению кадра его читательниц и корреспонденток.

В. С.

„Беларуская работніца і сялянка“ насчитывает 300 рабкорок и селькорок. К следующему Дню Печати утроим это число!

КАЖДАЯ РАБОТНИЦА И КРЕСТЬЯНКА —ОБЩЕСТВЕННИЦА

ДОЛЖНА РАСПРОСТРАНЯТЬ СВОЙ ЖУРНАЛ И ПИСАТЬ В НЕГО.

РАБОТНИЦЫ и КРЕСТЬЯНКИ!

Женский актив села Буда-Кошелевская, Бобруйского округа. Делегатки этого села одни из первых начали писать в наш журнал.

ЖЫЦЬЦЕ І БАРАЦЬБА
ЗАМЕЖНЫХ РАБОЧЫХ І СЯЛЯН

1-е мая в Польше.

(Из воспоминания узника).

Помещаемая ниже статья представляет воспоминания бывшего политзаключенного Варшавской тюрьмы. Воспоминания эти показывают, что никакие гонения и преследования не могут сломить дух заключенных революционеров, ведущих борьбу за освобождение польского пролетариата.

К празднованию 1 мая мы готовились весьма энергично. Для каждой камеры тюрьмы был намечен особый докладчик о значении дня 1-го мая. Молодежь заготовила достаточное количество красных значков, которые были розданы всем политическим. Каким-то образом достали и знамя.

Утром после завтрака, нас выпустили на прогулку в тюремный двор. Выстроились по-двое вряд и стали шагать по двору.

По заранее выработанному плану, в воздух взлетает красный значок, и в ту же секунду у каждого из нас на груди появляется такой же значок. Тюремная администрация в смятении. Кое-кто из тюремщиков пытается сорвать значки, но, наткнувшись на энергичное сопротивление, оставляет попытки. Тут-же появляется начальник тюрьмы. Он требует, чтобы мы прекратили прогулку и разошлись по камерам. Он не позволит устраивать митинги во дворе тюрьмы.

Тюремщики решили какой угодно ценой отобрать у нас красные значки. Образовавши две шеренги вдоль всего тюремного корридора, они пытаются срывать их. Товарищи оказывают упорное сопротивление. Завязывается борьба.

Внезапно из засады появляется вооруженный отряд полиции, набрасывается на нас. Подымается невероятный шум; среди шума слышится голос одного товарища: „Не смейте бить“! По всей тюрьме разносится возглас: „Не смейте бить!“ Уголовные стучат в двери камер, отовсюду несутся крики: „Не смейте бить!“ Начальник тюрьмы, испугавшись большого скандала, потихоньку отводит в сторону тюремщиков и полицию. Воодушевленные победой, мы с пением „Интернационала“ возвращаемся в камеры. Там мы выстраиваемся у окон и продолжаем петь.

Неожиданно для нас, мимо тюрьмы проходит рабочая демонстрация. Мы выбрасываем над зданием тюрьмы красное знамя. Рабочие бурно приветствуют наше знамя. Мы через решетки бросаем наши лозунги, направленные против социал-предательства. Масса бурно отзывается на наши лозунги. Пение „Интернационала“, несущееся с улицы и из стен тюрьмы, сливается в один могучий клич борьбы.

Тюремная администрация в перепуге мечется из камеры в камеру, просит оставить пение и силится найти то место, откуда вывешено красное знамя. Это удается ей не сразу: знамя в течение пятнадцати минут реет над тюрьмой.

Весь день пение не умолкало. Вечером во всех камерах состоялись первомайские собрания.

В праздновании 1 Мая принимали участие также и женщины.

Так как они помещались в изолированном корпусе и насчитывали всего 20 человек, тюремная администрация решилась применить к ним меры насилия. Некоторые из женщин были избиты, а часть посажены в карцер. В виде протеста против такого насилия, остальные женщины об‘явили голодовку. На третий день весть об этом дошла до нас. Мы единогласно об‘явили голодовку в знак солидарности. Из всех камер тотчас-же было выброшено все с‘едобное.

Голодовка продолжалась 4 дня. Администрация тюрьмы ничего не могла с нами поделать, и при нашей поддержке женщины добились удовлетворения почти всех своих требований.

В связи с приближением 1-го мая чрезвычайно усилились преследования рабочего движения. По всему городу происходили массовые аресты; арестовывали каждого, кто казался подозрительным. В течение двух недель было арестовано несколько сот рабочих, из которых человек семьдесят были переведены в тюрьму. Охранка обходилась с арестованными самым жестоким образом, избивая многих из них до полусмерти.

Всех арестованных поместили с уголовными, и в течение 2-3 недель держали без допроса. После четырех дней пребывания в невыносимых условиях, заключенные об‘явили голодовку, требуя, что их перевели к нам. Охранка решила при помощи избиений и насилия подавить голодовку. Участников голодовки стали сажать в карцер. Измученных товарищей зверски избивали.

Товарищи в камерах услыхали крики избиваемых и стали протестовать. Тогда свора тюремщиков с комендантом во главе ворвалась в камеры и стали избивать всякого, кто попадался навстречу.

Лишь после нашей голодовки, прокурор стал постепенно переводить новых заключенных к нам. Они производили ужасное впечатление своим изможденным видом, пожелтевшими лицами. Они еле держались на ногах. С тяжелым чувством встречали мы „гостей“.

ДОЛОЙ БЕЛЫЙ ТЕРРОР! СВОБОДУ ПЛЕННИКАМ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ТЮРЕМ, БОРЦАМ ЗА РАБОЧЕЕ ДЕЛО!

ЧТО ДЕЛАЕТСЯ ЗАГРАНИЦЕЙ

1. „Дух Локарно“.

Среди всяких духов, добрых и злых, чистых и нечистых, парящих по безграничным воздушным просторам, „дух Локарно“—самый молодой, чуть ли не последний, выдуманный буржуазией „дух“.

Что это за „дух Локарно?

Когда империалистическая война, унесшая миллионы жизней, залившая землю потоками крови, искалечившая десятки миллионов людей, разрушившая сотни городов и десятки тысяч деревень, превратившая в развалины хозяйства всего мира—закончилась, и был подписан так называемый мирный Версальский догововор, — мир разделился на победителей и побежденных. Одни—победители старались как можно больше выжать из побежденных доходов, захватить их землю, унизить их. Другие—побежденные, униженно выполняя волю победителей, мечтали о лучших временах, когда можно будет этих самих победителей схватить за горло, отомстить, восстановить свое прежнее величие.



Из Локарнского договора ничего не вышло. Европа очутилась у разбитого корыта.

Настоящего мира не было, не могло быть, ибо его заключали не народы, а буржуазия, кровожадная и ненасытная. Чтобы обезопасить себя и еще крепче придушить побежденную Германию, победители создали, так называемый, союз народов или „Лигу Наций“. В эту „Лигу“ (союз) не вошли ни побежденные, ни такие могущественные государства, как великий Советский Союз и Америка. А на франко-германской границе положение попрежнему оставалось напряженным. Буржуазная Франция, несмотря на победу, нищала и все свои доходы продолжала тратить на бешеное вооружение, ибо боялась, что Германия оправится и возобновит вооруженную борьбу.

Так продолжалось до осени прошлого года, когда вдруг об‘явился новый „миротворец“ в лице английского министра иностранных дел Чемберлена. Он предложил заключить между, Германией—с одной стороны, Англией, Францией и Италией—с другой гарантийный (т.-е., буквально—обеспечивающий) договор, который будто обеспечивает всем ныне установленные границы; все же государства обязаны совместно выступить против нарушителя мира. Германия за это удостаивается чести быть принятой в „Лигу Наций“.

В Локарно—живописном городке Швейцарии, состоялась конференция, на которой и был подписан этот договор. Чемберлен возвестил всему миру, что отныне и во веки веков над миром царит „дух Локарно“—святой, животворящий дух мира.

Но... Прошла зима. Весной в Женеве собралась сессия „Лиги Наций“. На этой сессии должна быть удовлетворена просьба Германии о приеме ее в Лигу. Германии было обещано место в Совете—этом верховном руководителе „Лиги Наций“. Но этого испугались мелкие государства, в особенности Польша, боявшаяся, что могут быть обойдены ее интересы. Эти государства тоже потребовали себе мест в Совете. Руководители лиги очутились в тупике. Германия настаивала на выполнении данного ей обещания. Польша грозила всякими каверзами, если она будет обижена. Бразилия, одно из американских государств, пугала выходом из лиги. Верховоды лиги, Бриан и Чемберлен, метались как угорелые, изобретали всякие комбинации—напрасно. Ничего из этого не получилось. В конце концов вопрос о вступлении Германии в Лигу был отсрочен до осени.

Так позорно кончилось намерение Чемберлена установить на земле мир. „Дух Локарно“ оказался не новым, добрым духом мира, а старым злым духом войны и ненависти, кровавым призраком, который вот уж много, много лет витает над исстрадавшимся под пятой империалистов миром. И все время, пока в большей части земного шара будет господствовать буржуазия—мир будет находиться под угрозой новых кровопролитных войн.

2. „Разоружение“.

Когда в Локарно с‘ехались столпы мирового империализма—Чемберлен, Бриан, Лютер, Муссолини и им подобные—было ясно, что под маской мира будет намечаться план о том, чтобы изолировать (оставить одиноким) СССР, не допустить мирного сожительства его с другими народами. В первую очередь хитрая английская лиса Чемберлен, готовый возобновить в любой момент новую и кровавую бойню, решил создать враждебные отношения между СССР и Германией. В гарантийный договор был введен специальный 16-ый пункт, по которому Германия должна пропустить империалистические войска через свою территорию для защиты того государства, чьи права будут нарушены. Чемберлен имел в виду Польшу, права которой могут быть нарушены, якобы, Советским Союзом. А повод для того, чтобы сказать, что права нарушены, найти буржуазии нетрудно.



Как выглядит „ангел мира“ сзади. Вот что кроется за лживыми разговорами о разоружении.

Советские газеты в свое время разоблачили империалистическую махинацию. Мировая буржуазия была смущена. Чтобы загладить это впечатление, империалисты решили созвать конференцию по разоружению и пригласить на нее СССР. Но местом конференции умышленно назначили Швейцарию, которая однажды подло обманула трудящихся СССР, допустив, вопреки гарантии безопасности, убийство советского дипломата (представителя) тов. Воровского и оправдала убийц. Мы в Швейцарию ехать не можем. Мы швейцарской буржуазии не можем доверить судьбу наших дипломатов. Мы предложили „Лиге Наций“ созвать конференцию, где угодно, только не в Швейцарии. Но империалисты, продолжающие усиленно вооружаться, совершенно не хотят созыва конференции, они знали, что мы, как всякое уважающее себя, да еще пролетарское государство, на конференцию в Швейцарию не поедем, и потому они продолжали настаивать на созыве конференции именно в Швейцарии, в Женеве. Этим они, к своему удовольствию, создали такое положение, что СССР на конференции участвовать не может. А раз СССР не участвует на такой конференции, значит не может быть быть и речи о всеобщем разоружении.

Отсюда еще один вывод: если СССР не разоружен, надо еще сильнее вооружить ее соседей— Польшу, Румынию, Латвию и Финляндию. И это делается. Англия и Франция бросают бешеные деньги на вооружение как своих армий,—так и армий Польши, Румынии и других. Франция в финансовом отношении дошла до последней черты: франк совершенно обесценен. Но это не мешает ей тратить из опустевшей казны последние крохи. В Польше хозяйственный кризис превратился в катастрофу, Польше нужна немедленная денежная помощь, но вместо денег она получает от империалистов оружие.


加入中國濟難會
看愛國同胞已經落在
刀口下了，
大家趕快動手搭救呀！
中國濟難會
愛國同胞
救濟被難愛國同胞

Плакат, выпущенный китайской компартией: Иностранная буржуазия расправляется с китайским пролетариатом.

Отсюда вывод: чтобы нам нестрашны были никакие козни империалистов, все трудящиеся нашего Союза должны ни на минуту не забывать о нашей славной Красной армии, должны ее окружить всемерным вниманием.

Ведя бесконечные интриги против трудящихся СССР, империалисты, чтобы усилить бдительность своих рабочих, произносят красивые слова о мире, о разоружении, созывают бесконечные конференции, а что из этого получается—можно судить по событиям, происходящим в Китае.

3. Китай в когтях империалистов.

Нигде так империалисты не показали свои звериные клыки, как в Китае. Китайский рабочий, китайский крестьянин, десятки лет угнетается империалистами всего мира. Англия, Америка, Япония и Франция, даже жалкая, маленькая Голландия, все кому не лень, считают себя в Китае хозяевами, командуют многомиллионным народом, выжимают из него последние соки. Но китайский народ уже начинает пробуждаться, сознание китайского народа все больше озаряется лучами свободы. Китайские рабочие и крестьяне за последние годы начали понимать, что только тогда, когда будет свергнута власть империалистов, то он вздохнет свободно, он сам будет хозяином в своей стране. На юге Китая, разделяемого продажными генералами, ведущими между собой бесконечные войны в городе Кантоне, образовалась революционная партия „Гоминдан“ и создалось революционное правительство, которое не хочет признавать власти империалистов. Китайские реакционеры бессильны свергнуть это правительство. За то они легко расправились с другой силой, возникшей в центре Китая, правда, не очень уж революционной, но за то враждебной иностранным капиталистам. Это – народная армия, которой командовал генерал Фынь-Ю-Сан. Первые движения этой армии были довольно успешны. Она начала громить армию Чжан-Цзо-Лина, расположенную в северной части Китая—в Манчжурии и выполняющую волю японских империалистов. Чжан-Цзо Лин, видя, что положение его довольно тяжелое и что ему грозит конец, об‘единился с другим реакционным генералом У-Пей-Фу, ставленником американцев и англичан и вместе они, при поддержке империалистов оружием и деньгами, начали решительную борьбу с народной армией. Народной армии пришлось отступить, даже оставить столицу Китая—Пекин. Временно в Китае торжествуют победу реакционные китайские генералы, ставленники империалистов.



Пролетариат Запада и угнетенные народы колоний пробуждаются. Трон империалистов колеблется.

Но это торжество временное и долго не будет продолжаться. Народная армия могла потерпеть поражение, но это не сломит революционного духа китайских трудящихся. Китайский рабочий, китайский крестьянин уже показали, что они не хотят больше быть рабами; они в прошлом году, в многочисленных боях с буржуазией и империалистами в городах Шанхае, Гонконге, Тянь-Тзине и других местах показали, что умеют бороться и побеждать. Временная неудача не ослабит борьбы и можно ждать, что в самом скором времени освободительная борьба в Китае развернется с новой силой, как бы этого не хотели империалисты, тратящие на борьбу с китайскими трудящимися огромное количество золота, оружия и сил.

4. Революция во всем мире близится.

Борьба пролетариата с империалистами и капиталистами не ослабевает во всем мире. В Марокко (Африка) вот уж больше года риффы бьются с французами и испанцами за свою свободу. В Сирии (Азия) угнетенные народы восстали против своих притеснителей французов. В городе Калькутта (Индия) недавно произошло восстание против палачей-англичан. Так постепенно пробуждается Восток и начинает сбрасывать с себя иго империалистов.

Не ослабевает борьба и в Европе. В Германии, Франции, Англии не прекращаются забастовки рабочих. В Англии назревает спор между владельцами и рабочими угольной промышленности. Если спор этот не будет улажен, английской промышленности грозят великие потрясения.

Растет и безработица—в Австрии, Германии, Польше. В Польше безработица приняла катастрофические размеры. Больше половины предприятий не работают. Безработные месяцами голодают, польская буржуазия не может, да и не хочет, им помочь. В отчаянии рабочие выходят на улицу. „Хлеба и работы“—эти крики все чаще и чаще раздаются на улицах польских городов. В ответ на это польские полицейские и жандармы стреляют в голодных. В Калише, Люблине, Стрые, Львове, Лодзи, Варшаве полиция расстреливала демонстрантов, требовавших работы и хлеба. Но это не останавливает, дошедших до последней черты отчаяния, голодных рабочих. Им нечего терять. Им все равно грозит голодная смерть. И в Варшаве, столице Польши, не проходит дня без демонстраций. Безработные осыпают полицейских градом камней, врываются в оружейные магазины и хватают оружие. И так изо дня в день. А безработица все растет.

Грозные тучи повисли над всем буржуазным миром, которым заправляют империалисты. Наш же Советский Союз занят творческой работой, восстанавливает и строит свое хозяйство. В мощи нашей Красной армии—залог нашей безопасности. У империалистов—хлопот полон рот. И нам покамест, на ближайшее время, угрозы империалистов не страшны. Мы можем спокойно работать над созиданием новой, лучшей жизни.

Г. Григорьев.

Как живут работницы Запада.

Во всех капиталистических странах в настоящее время наступление капитала на рабочий класс все усиливается. Особенно остро это наступление капитала чувствуют женщины, которые вследствие своей политической отсталости и слабой профессиональной организованности делаются первыми жертвами этих ухудшающихся условий труда.

Так работницы *Италии* пишут:

На шелково-чулочной фабрике в Эмилио-Реджио занято 1200 работниц, вернее детей и подростков от 12 до 18 лет.

Дети от 12 до 15 лет получают 40 ченчезимов в час (около 3 коп.), от 16 до 21 года—75 ченчезимов.

Рабочий день продолжается 9 часов. Дисциплина самая суровая. Не редки случаи, когда фабричная администрация за малейший признак усталости штрафует работниц, зарабатывающих по 3 лиры в день (21 к.) в одну и две лиры, или запрещает выходить на работу в продолжение 8—10 дней.

Если работница заболевает, она никакого жалованья не получает. Если с ней происходит несчастный случай во время работы, то она получает за время болезни половину своей заработной платы. Если она проболеет более 30 дней, то ее просто рассчитывают. А если по выздоровлении ее принимают вновь на работу, то на новых условиях т. е. на половинном жалованьи.

* * *

Самым большим бичем *немецких рабочих и работниц* является все растущая безработица, которая в настоящее время охватила больше 3 миллионов человек.

Пока работница занята в предприятии, она обязана платить в страхкассу. Но в случае потери работы, она не получает вспомоществования, если отец или муж заняты в производстве или получает вспомоществование в качестве безработных.

Так, в одном Берлине к 3 января этого года из 47.254 безработных женщин - только 24411 или 51,6 проц. получают вспомоществование. А среди 112 825 безработных мужчин вспомоществование получали 78.798 или 69 проц.

З. Б.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СТОЙТЕ КРЕПКО НА ЗАЩИТЕ ПЕРВОЙ РАБОЧЕЙ СТРАНЫ — СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК.

Как живет и строится СССР

Почему на рынке не хватает товаров.

У нас в стране наблюдается товарный голод, т. е. недостаток на рынке многих нужных населению товаров. Этот недостаток товаров приводит к росту цен на них. Рост происходит не потому, что государственные фабрики и заводы повышают цены на свои изделия. Растут не оптовые цены, а розничные, так как частный торговец старается использовать затруднительное положение покупателя.

Чем вызван товарный голод? Наша промышленность в прошлом году увеличила свою продукцию количества производимых товаров на 64 проц. В этом году мы тоже производим значительно больше, чем в прошлом: продукция увеличится по крайней мере на одну треть против прошлого года. Почему же все-таки товаров не хватает? Это об‘ясняется ростом покупательной способности населения, и в первую голову—крестьянства, т. е. ростом спроса на товары.

Почему увеличился спрос деревни на товары?

Цены на сельско-хозяйственные продукты стали в этом году значительно выше прошлогодних и крестьяне за них выручают больше денег, чем раньше.

Крестьянство освобождено от многих налогов дореволюционного времени. Сельхозналог в этом году был значительно легче прошлогоднего. Благодаря уничтожению помещичьей собственности на земли крестьянству уже не приходится, как в довоенное время, платить аренду помещикам. Сельское хозяйство довольно быстро развивается, и его доходность растет.



Вывозим заграницу хлеб—ввозим машины.

Все это ведет к тому, что у крестьянства в общем оказываются значительные свободные средства, за которые он хочет купить товары. К тому же инвентарь сельского хозяйства за время войны и революции сильно истрепался и требует обновления. Крестьяне культурно выросли. Они пред‘являют гораздо больший, чем прежде, спрос на разные сельско-хозяйственные машины и оборудование. Это также усиливает спрос деревни на товары.

Чтобы изжить товарный голод, нужно быстрее развивать промышленность.

Могут спросить: „почему же нам не развернуть промышленность в этом году еще быстрее, чтобы можно было изжить товарный голод?“ Дело об‘ясняется вот чем. Мы уже почти все оставшиеся нам в наследство от старого режима фабрики и заводы пустили в ход. Для дальнейшего развития промышленности нужно коренным образом перестроить наши фабрики и заводы, поставить новые машины и построить ряд новых предприятий.

Для всего этого нужны деньги и время. Построить новую фабрику так быстро нельзя. Даже капитальный ремонт и переоборудование требуют много времени. Новая же фабрика может быть построена в 2-3, а то и больше лет. Денег для постройки новых предприятий и переделки старых нужно очень много.

Государство в этом году отпускает на строительство 750 миллионов рублей. Эта—сумма большая, но ее мало. Нужно было бы затратить еще больше и начать строить гораздо больше, чем предполагается в этом году. Но нам приходится по одежке протягивать ножки. Вложить в строительство больше денег мы могли бы только тогда, если бы нам дали денег взаймы за границей, но пока что на заграничные займы рассчитывать не приходится. Мы должны поэтому строить все на собственные деньги.

Нужно как можно больше накапливать средств и вкладывать в нашу промышленность, чтобы быстрее ее развернуть. Это необходимо, как рабочему, так и крестьянину. Ибо без промышленных товаров деревня не может жить, а сельское хозяйство развиваться. Чтобы усилить накопление, надо соблюдать во всем нашем хозяйстве, во всех наших учреждениях, в кооперации, строжайшую экономию и бережливость, бороться с накладными излишними расходами. Вот к чему партия сейчас призывает трудящиеся массы нашей страны. В этой борьбе за экономию должны принять участие широкие массы рабочих и крестьян, разоблачая все случаи непроизводительной, неразумной траты народных средств.

Помочь развитию промышленности, вкладывая свободные деньги в сберегательные кассы и покупая государственные займы.

У нас товарный голод, у нас избыток денежных средств. Нужно, чтобы эти денежные средства, сбережения отдельных граждан, которые сейчас лежат в кубышках, были использованы на дело строительства промышленности. А от развертывания промышленности зависит развитие всего хозяйства. Нужно, чтобы эти деньги не лежали без пользы, а пошли бы в сберегательные кассы, стали бы вкладами в кооперацию, были предоставлены государству. Вот почему нужно покупать государственные займы. Чем больше свободных средств населения государство сумеет таким путем привлечь, тем быстрее можно будет развернуть строительство и промышленность и изжить товарный голод. Это должен понять каждый сознательный рабочий и крестьянин.

В виду недостатка собственных товаров, нам приходится ввозить товары из-за границы. Мы в этом году ввозим из-за границы меньше товаров, чем предполагали раньше. *Больше ввозить мы не можем.* Почему? потому что растрачивать государственный золотой запас для уплаты за товары опасно, так как это подорвало бы крепость червонца. Следовательно, нам для уплаты за ввозимые товары *нужно как можно больше вывозить.* Между тем заготовки хлеба для вывоза были меньше того, на что мы рассчитывали в начале года. Нам нужно всемерно увеличивать заготовки и вывоз за границу разных других сельско-хозяйственных продуктов, ибо чем больше мы будем вывозить, тем больше мы сумеем ввести заграничных фабричных изделий. Однако, нужно избегать поднятия цен, так как при высоких ценах вывоз товаров за границу становится убыточным.

Сельское хозяйство должно дать больше товаров для вывоза за границу.

Нам нужно в сельском хозяйстве развивать посевы технических культур—льна, конопли, корнеплодов (картошки и т. п.), развивать скотоводство и увеличить количество продуктов нашего сельского хозяйства, которое может быть отправлено на внешний рынок. Это, с одной стороны—увеличит доходность крестьянских хозяйств, с другой—усилит вывоз за границу и возможность закупать там больше готовых товаров.

М. Шульман.



Кровавый Май.

(*Из прошлого*).

„Товарищ, полно! Брось зубило,
Туши огни!
Иль сердце чуткое забыло,
Что над землею Май звенит?!
Плечо к плечу, с мятежной песней
Сольемся дружною толпой
Пусть в этот день на миг воскреснет
Куммуны образ огневой!..

Товарищ был со мной согласен:
Он притушил в печи огни,
И мы пошли туда, где красен
Толпою уличной гранит.
Среди карет бесцельно-праздных,
Сваливши с плеч тяжелый груз,
Шла рать рабочая на праздник,
Синея васильками блуз.
Плакаты—огневые птицы
Стремились в голубую глубь
И песни—жаркие зарницы
За ними вслед летели с губ...
Вдруг... Блеск мгновенный...
Треск и стоны...
Как вихрь короткий и сухой
Пронесся, содрогнув колонны
И с губ срывая ропот злой.
То—пулемет свинца пригоршни
Бросал в толпу из-за угла,
И в радость ужас, точно коршун
Нырнув, посеял стон и плач...
Раздались возгласы: „Злодеи!..
Наступит и для вас конец!!!“
Бежали, спрятаться надеясь,
Но в спины жалил их свинец...
Тогда в соседние кварталы
Свернул товарищ мой и я;
С его лица змеею алой
Стекала тонкая струя.
В его глазах был дикий ужас,
Смятенье и бессильный гнев...
Он вдруг споткнулся...
Встал и... тут-же
Упал со стоном на панель.
Склонясь я слыщал, как шептал он;
„Товарищ... месть!.. Злодеям месть!..
Я верю—вы под флагом алым
Свинцом сумеете их сместь!..

Да. Был тот день пятном кошмарным,
На век он памятен в груди...
На утро вновь завод угарный,
Кидая дым, во всю чадил...

Николай Алексеевский.

Бабскі суд

(Малюнак).

Вялікае памяшканьне Губінскага сельсавету (быўшая валасьць) падобна на абмялеўшую завань, у якой кішаць карасі. Пахне запахамі ўсіх дамоў Губіна зразу. Жывое месіва—стракотна, потна і сярдзіта, і глуха, што чмель у пустой бочцы, гудзіць.

Лахматыя, пыльна-серыя галовы мужчын, на ўзор ёжыстых лапухоў сярод кветак капусты тарчаць у непрарыўнай засьцелі хустак і неўразуменна і з яўнай асьцярогай аглядаюць разбушаваўшаеся бабскае мора.

У вакон за прадсядацельскім сталом увесь прэзыдыўм сельсавету, на чале з Аленай Іванаўнай. У прэзыдыўме, акрамя жанчыны—прадсядацеля, яшчэ дзьве жанчыны.



Алена Іванаўна прысядзістая і лабатая баба, у акулярах, у шкураной куртцы. Сівыя валасы гладка прычэсаны. На крутым лбу і на мясістым, пахожым на ігрушу, носе — маленькія кропелькі поту. Вялікі рот моцна зжаты, а вочы з-за акуляраў глядзяць урачыста строга.

— Прывядзіце яго, —каротка, але моцна гавора яна вартаўніку.

На хвіліну ўсё сьціхае і замірае, усё роўна, што пасьля выстралу.

З-за бакавой дзьверы паказваецца лямцам зваленая галава і рыжая барада Рыгора Дудкі. Ён сумна аглядвае сход і, агусьціўшы галаву на грудзі, застанаўліваецца ў рашотцы, якая адгараджвае грамаду ад прэзыдыўму. У яго мучыцельна баліць ад пахмельля галава, агнём пячэць у жываце. Яго трасець.

Заварушылася зноў мора, заплескалася, загудзела.

— У-у! злодзі пракляты...

— Каб... табе рукі адсохлі...

— Зьвер люты...

— Ня шуміце, грамадзяне!.. Сход абвяшчаю адчыненым...

Алена Іванаўна з пагардай аглядзела з ног да галавы жывую фігуру Рыгора.

— Рыгор Дудка зноў пабіў да поўсьмерці сваю жонку--Дарку. Што-ж гэта... Чуць ня кожны тыдзень... Баба чорная, як вугаль—жывога месца няма. Учора фельчар сказаў, што Дарка павінна „скінуць“ ад пабояў, яна цяжарная, а ён яе гэтак. Больш трываць немагчыма. Вось, бабы, давайце парады: як паступіць з ім?..

Як быццам сама зямля застагнала. Не языком, а набалеўшым і злосным сэрцам загаварылі усе ўраз.

— Засудзіць яго, Алена Іванаўна!

— На ланцуг зьвера пасадзіць!

— Самога яго трэба так шчарніць!

— Грамадзяне! мы ня судзьдзі, але мы можам прасіць суд...

У момант адарвалася ад гнеўнай хмары часьцінка... Адарвалася, плеханулася к самаму сталу, за якім засядаў прэзыдыўм, замітусілася ў гневе і боязьні.

— Родненькія... міленькія... Алена Іванаўна, галубачка, не чапайце вы яго, адпусьціце. Мужу і жонцы бог судзьдзя. Я ня скарджуся... відаць, шчасьце маё такое...

У Даркі абвісаў кажух на вялікім жываце, растапыраліся полы. А чорны запёкшыся рот, на апухшым і пасінеўшым твары маліў. Маліў аб памілаваньні мучыцеля.

— Я ня скарджуся, а вам што?—плакала Дарка.

Плакалі і малілі яе выцягнутыя к сталу рукі. Плакала і маліла ўсё яе пабітае, корчыўшаеся ад болі, цела.

— Сядзь, Дарка, і памаўчы—глуха прагаварыла Алена Іванаўна і, адвярнуўшыся, доўга выцірала хустачкай вочы.

Стогруды ўздох, здавалася, раскалоў сьцены сельсавету, а потым жалезнай сьцяной, з суровай строгасьцю насунулася на прэзыдыўм.

— Нельга спускаць яму...

— Не за цябе, так за ўсіх для прыкладу.

— А што вы мне зробіце, мокрахвосткі—вылецела з-за рашоткі і нябачанай, але адчулай гразьзю шлёпнулася за стол, абдаў увесь прэзыдыум. —Прысядацельша... пасадзіла п'янага на суткі і будзе з цябе, а больш—рукі кароткі. Сваёй жонцы я гаспадар. Дарка! дастань... усе вантробы гараць,—крыкнаў Рыгор на жонку.

Зашалясьцела заблішчэла у грамадзе усьмешка.

— Бабскі суд...

Чырвоныя пятны па твары Алены Іванаўны пашлі.



— Грамадзянкі! чуеце?—запаліла яна сход.

— Я прапаную, грамадзянкі, перадаць справу судзьбоваму сьледавацелю. Уладзімер Іванавіч, акт агляданьня пры вас?—зьвярнулася яна да фэльчара.

— Тут.

— Так вось. І напішам пастанову, каб пролетарскі суд аднёсься са ўсёй строгасьцю к абароне жанчын. Каб суд быў паказальным. Калі жонка яму даруе, то мы не даруем. Не даруем, грамадзянкі? Хто за маю прапанову, падніміце рукі.

Віхрам падхапіла ня толькі жаночыя рукі. Галасавалі і ўтаропленыя мужчыны.

Рыгор шырока расчыненымі вачыма глядзеў на людзей і смутна адчуваў бяду. У яго сэрца запаўзала гадзінай трывога.

А. Оршын.

Ленинский уголок.

„В темноте деревне не зарыться,
Перед старым не склонить колени,
Потому что просто по мужицки
Стал понятен ей и дорог Ленин".
Н. Клюев.

Сердце цокает в груди, как молотками,
И поет, что в кузнице кузнец.
Красно-майскими цветами
Мысли все сплелись в венец...

Вновь я чувствую избыток силы,
Рубануть теперь бы мне сплеча!..
В первый раз в деревне ў Данилы
Я заметил угол Ильича.

В скромном месте, убранном цветами,
Между красных лозунгов и лент,
С устремленным в века глазами
Ленинский красуется портрет.

Дальше Каменев, Калинин, Сталин
В карауле в этот скорбный час...
. . . .
Значит, в душу глубоко запали
Ленинские мысли каждому из нас!

Знаю, что теперь найдутся силы
Рубануть за Ленина сплеча,
Раз сегодня в хате у Данилы
Я любуюсь жизнью Ильича!

Г. Бунтарь.

НАДО ЛИКВИДИРОВАТЬ ДЕТСКУЮ БЕСПРИЗОРНОСТЬ—ТЯЖЕЛОЕ НАСЛЕДИЕ ГОДОВ РАЗРУХИ И ГОЛОДА.

Владек.

(*История однаго беспризорного*).

Настала ночь.

Город стих, с‘ежился, смолк.
Прошелестели шторы, и сразу наступила темнота,
Ночной сторож вздохнул, перекрестил рот и заснул.
Луна разрезала тучи и, ухмыляясь, покатилась дальше.
Витрины потухли.
Владек—король беспризорных, Владеку пятнадцать лет и вдвое судимостей.
Луна улыбнулась Владеку. Другим улыбается счастье.

Владек рассказывает.

Был год двадцать второй, от НЕП‘а—первый.
Владек попался в краже.
На допросе сказал:

— Летом набухает рожь. Мы набухаем зимой. Мы—я, мать, два брата. Птицы из навоза делают гнезда. Мы из навоза делаем хлеб. Было голодно... Очень голодно. На реке плыли трупы: большие и маленькие. Я не хотел умирать...

Владека отпустили.

...А своей жене Владек рассказывал... Дядя накрал макуху и люди зарезали дядю. Я видел, как его резали, и я молчал. Если бы мне дали этой макухи, я бы помог его убить. Жене Владека четырнадцать лет. Она—тоже беспризорная.

На буферах.

Колеса лязгают. Зубы тоже.
Поезд уносит Владека на запад.
Кругом люди—это хорошо. Владек маленький, Владека не заметят.
Стреляли в воздух...

Примостился Владек на буферах. Поджал ноги. Ручонками в выступы вцепился. Свистнул паровоз. Цокнули буфера. Чуть-чуть не разорвали Владека. Выжил.

Зеленели поля. Мигали станции. На станциях плакаты аршинные:

ВСЕ НА ПОМОЩЬ ГОЛОДАЮШИМ!!!

А на буферах —
Ручонками в выступы вцепился Владек.
Так доехали до Москвы.
В Москве Владеку не понравилось.
Дальше на Запад!
И его выплеснуло на Минский вокзал.

В „Организации“.

Вокзал оглушил.


Владек.

Раскрыл Владек рот и замер. Чудно. Теперь куда? К кому?..
Вероятно, стоял долго.
— Эй, мазурик, солома, шпарь сюда!
— Буркулыто.. чиво выворотил...
Владек подошел.

— Скедова?
— С Волги... С Антюхина.
— С чиво?..
— С села... Антюхинской я...
— Пойдем... ночью в развалинах старого дома на Серпуховской улице группа бродяжек резались в „очко“.

Сдавал Владек.

Шли годы.

Голод. Вечная мысль о том, чтобы поесть.
Временами—сытая полоса.
Минские базары. Торговля ирисками и семячками.

Под‘езды.
Густой городской сад.
Это—дома Владека. Он в них освоился. Он к ним привык. Лежит в канаве Владек и думает...
„Шумит Минск. Много денег у Минска.
Желтым языком облизывается Минск.

Большой он... большущий... Есть
Где „пошарить“...
— Владек!, Владек!
— Слышу!
— Твою-то... „на работе“ накрыли... „мильтон“ утащил...
— Иду.
— Живей только.

Город ворочается.

Город ворочается. Горбится город красным кирпичем.

Как из-под земли вырастают каменные остовы, застраиваются пустыри.

Заброшенный дом, где жил Владек, отстраивается. Десятки рабочих вертятся взад и вперед.

Владек всюду. Как белка по сваям, лазит—зубы скалит. Любят рабочие Владека.

Вот он на крыше. Ведерко старому маляру подает и...

Скрипнул лес... поплыли круги... быстро, быстро замелькали точки...

. . . .

. . . .

Очнулся Владек в больнице

Детдом.

Драмкружок детского дома им. Червякова устраивает спектакль.

Ворох лохмотьев. Бледное истощенное лицо. Около—двое в кожанках.



Владек с друзьями.

— Окоченел...
— Жив еще!

Это—последний акт спектакля в детдоме им. Червякова.

Роль беспризорного исполняет Владек.

После спектакля Владеку жмут руки. блестяще справился с ролью. И... неудивительно.

* * *

Я был на спектакле в детдоме им. Червякова. Я видел Владека на сцене

Его, по всей вероятности, командируют в Белорусскую Государственную театральную студию.

Счастье улыбается Владеку. Другим улыбается луна. Этих других—много в городах Белоруссии.

Помогите же им!

Оль.

Дапамагаем бяспрытульным дзецям.

(*Асіповіцкі раён, Бабруйскае акругі*).

Каб дапамагчы бяспрытульным дзецям, пры Асіповіцкім Райвыканкоме складзена камісія дапамогі бяспрытульным. Для гэтай мэты прыцягнуты жанчыны, якія ўжо пачалі весьці працу сярод насельніцтва па ўцягваньню ў таварыства „Друзья детей“.

Перш-на-перш, сябры гэтай камісіі былі прымацованы да ўсіх профэсыянальных арганізацый. На ст. Асіповічы, у саюзе чыгуначнікаў арганізована ячэйка таварыства, якая ўжо мае крыху сродкаў.

Праца пойдзе шпарка ў гару, калі ўсе арганізацыі нашага раёну прымуць удзел ў гэтым добрым пачатку. **Парахневіч.**

Помогите беспризорным!

(*Трудколлектив белошвеек, Минск*).

Стыдно признаться, что среди работниц нашего трудколлектива *только двое* состоят членами общества „Друзья детей“. Несмотря на проводившуюся агитацию, остальные в это общество вступать не хотят. Это—позор. Они забывают о тех многих сотнях беспризорных, которые голодные и оборванные, валяются под заборами. Они забывают о том, что эти беспризорные, выросши, обратятся в воров и хулиганов, что это будут больные и опасные для общества люди.

Стыдно, товарищи! Примите участие в борьбе с детской беспризорностью!

М. Ключенко.

Гарэлка альбо самагон?

Чаму выпушчана ў продаж гарэлка.

8 год барацьбы з самагонам.

У працягу 8 год Савецкая ўлада вяла ўпартую барацьбу з п‘янствам і з яго падарожнікам-самагонам. Конфіскаваліся і ламаліся самагонныя апараты, арыштоўвалі, судзілі соткі людзей, вылівалі, зьнішчалі тысячы вядзёр самагоннай брагі.

Ці патрэбна было весьці барацьбу з самагонам? Ці ня лепш было-б праз пальцы глядзець на затапляўшае вёскі мора, на вырастаўшыя, што грыбы пасьля дажджу, самагонныя заводы? *Запэўна, змагацца патрэбна было*!

„Манаполька“—сябра цара і памешчыка.

Царская ўлада была зацікаўлена ў зацямненьні і спайваньні народу. „Манаполька“ была лепшым памоцнікам фабрыкантаў і памешчыкаў, у справе ўціску і эксплёатацыі працоўных гораду і вёскі. Уціснуты рабочы, заняволены селянін гарэлкай заліваў сваё гора і беднасьць, у чарцы тапіў свой гнеў, сваю ненавісьць к эксплёатататару і міраеду.



На самогон зьнішчаліся міліоны пудоў хлеба.

П‘яніца—вораг рэволюцыі.

Савецкая ўлада—ня можа ня быць сьмяртэльным ворагам п‘янства. Сваёй грунтоўнай задачай яна ставіць *асьвету працоўных, паляпшэньня іх становішча, узмацненьне сялянскай гаспадаркі.* П‘янства рашуча перашкаджае гэтаму; п‘янства разарае селяніна, яно таксама шкодзе падняцьцю прамысловасьці.

Чаму дазволена гарэлка?

Дзеля чаго ўсё-ж такі Савецкая ўлада дазволіла і ўзяла ў свае рукі продаж гарэлкі? Чаму гарэлка прадаецца свабодна, самагон сочуць? Чым тлумачыцца ўхіл Савецкай улады на гэтым фронце?

Самагонка разарала і губіла сялянства.

Справа вось у чым. Пры ўсім стараньні ўлады, барацьба з самагонам не прывяла да мэты. Арыштамі і штрафамі нельга было спыніць распаўсюдзіўшыся па ўсяму Саюзу рэспублік выган самагону. Між тым, ён зьявіўся формальным народным ліхам. *Штогодна зьнішчалася 150-160 міліёнаў пудоў хлеба.* Насельніцтва траціла на самагон 530 міліёнаў рублёў у год. Гэтыя 530 міліёнаў падалі ў кішэні кулакоў і спэцыялістых па выгану самагону.

Самагон—адна з шкадлівых, ядавітых ап‘яняючых атраў. Не адзін дзесятак людзей памерла ад гэтай атравы. Самагонка ня толькі зьядала дабрабыт вёскі, але губіла здароўе сялян. Сялянкі асабова пакутавалі ад праз меру разьвіўшагася выгану самагону. Не гаворачы ўжо аб тым, што самагон зьедаў увесь прыбытак сялянскай сям‘і, жыцьцё сялянкі станавілася нязноснай катаргай—столькі пакут зьдзекаў трывала яна ад зьверскі п‘янага мужа альбо бацькі.

Гарэлка заб‘ець самагон.

Усе гэтыя прычыны заставілі Савецкую ўладу дазволіць продаж „40-градуснай“. *Гарэлка павінна выжыць самагонку.* Гарэлка ня будзе зьяўляцца прадметам прыватнай нажывы. Прыбыткі ад продажы гарэлкі пойдуць на далейшае ўзмацненьне сялянскай гаспадаркі, крэдытаваньне беднаты на організацыю шырокай культурна-асьветнай працы ў вёсцы.

Гарэлка не зьмяшчае ў сабе атраў. На выраб яе ідзе не каштоўны, патрэбны гаспадарцы хлеб, а бульба. Выраб яе на заводах абходзіцца ў тры разы таней самагону.

Барацьба не закончана.

Нам, скажуць, што з уводам гарэлкі сталі піць ня менш—калі нават ня больш—„гарэлка прыямней самагону і на яе больш ахвотнікаў“. Работніцы і сялянкі зноў мучаюцца ад п‘яніц-мужоў.

Супярэчаньні ўпаўне правільны.

Савецкая ўлада ня зьбіраецца браць гарэлку пад сваю апеку, рабіць яе сваім саюзьнікам. „Хрэн рэдзькі не саладзей“; *гарэлка засталася ворагам Савецкай улады, але яна* знаходзіцца ў руках апошніх. Няхай яна спачатку выпіхне самагон, а потым і яе папросяць па шапцы.



Савецкая ўлада патачкі самагоншчыкам не даець.

У 3-5 год палепшыцца становішча селяніна, ён адвыкне ад самагону, шэраг культурна-асьветных мер, падыме культурны ўравень вёскі.

Праз некалькі год гарэлка прападзець з нашага ўжытку.

Ев. Бутомаў.

Жыццё работніцы і сялянкі

Из жизни работницы

Они будут металлистами!

Помещаемый ниже очерк описывает школу фабрично-заводского ученичества (фабзавуч) при мастерских Московско-Белорусской железной дороги в Минске. В этой школе наряду с парнями—„фабзайцами“ (т. е. учениками фабзавуча) обучаются слесарному, столярному, токарному ремеслу также и девушки.—Будущие квалифицированные металлисты и деревообделочники.

Где малый ремонт вагонов, в гулком железнодорожном депо Минского вокзала—деловитые стуки и хруст железа и дерева. Люди в депо молчаливо, сосредоточенно копаются в темном нутре вагонов, лежат под вагонами на спине, точно забойщики в угольной шахте, и молотами вбивают в железо и дерево долгую, крепкую жизнь.

Школа фабзавуча М. Б. Б. ж, д,

Стружка весела и пышна.

У строгального станка застыла рослая Ивановская.

И будто от того, что здесь люди молчаливы, что не положено быть тишине там, где стройка и труд—напротив, за высокими светлыми окнами, дважды шумно. Шум машин и молодой бегучий говор пробиваются сквозь окна наружу во двор, на полотно рельсовой дороги, в весенний воздух. Это жужжат неугомонные фабзайчата—железнодорожники, стремительные и закопченные, как паровозные трубы.

Девушки—„фабзайчихи“, выделяются в общей черноте мастерских своими красными платочками. Впрочем, неверно. Там, где работают Шабловская и Лабода, в столярном отделении, не черно, а бело. Бело от стружек—ольховых, сосновых, дубовых, от беленьких чистеньких столиков, стульев, табуреток. И эти столики, стулья и табуретки делают собственными руками, собственным умением—девушки Шабловская и Лабода. Возьмут, ядреный, не по женской руке, кусок дерева, шереховатый и кривой, обстругают, очистят, приладят к другому такому куску, к третьему, склеят, вгонят гвоздь, другой—и готов стол. Все это ловко, проворно, как ловко и проворно стирали раньше те же руки белье, доили коров, наметывали пуговичную дырку в кофточке. От хлопцев девушки почти не отстают, если отстают, то не в умении, не в выверке и аккуратности, а чуть-чуть в силе. Парень струганет рубанком длинно, девушка—на вершок короче, но стружка у обоих одинаково пышна и весела.

Столики и стулья—это пока. Программа. Упражнение. Но работа законченная, высококачественная. Изделия мастерских, выражаясь по заводскому, продукцию, забирают железнодорожные больницы.

Школа фабзавуча М. Б. Б. ж. д.

И пойдут плитки чистить и царапать острыми зубьями напильника.

У строгального станка в слесарно-механическом отделении застыла рослая Ивановская. Издали кажется, что она внимательно читает невероятно интересную захватывающую книгу. Она режет короткие, паровозные трубки—для того, чтобы, развернув, разгладив ржавый металл, превратить его в плитку. А плитка пойдет к Клавке Лях, к Анне из Вязьмы, к Марусе Шалиме, краснощекой и конфузливой, и втиснут они плитку в зажим, с неженской жестокостью придавят ее—аж станок завизжит—и пойдут чистить ее и царапать острыми зубьями напильника, чтобы сделать из бесформенного огрызка вещь, нужную в хозяйстве мастерских.

Циркуль—вещь тонкая—требующая большой точности отделки. Циркулем девушки овладели, начав в октябре прошлого года первые свои упражнения с неуклюжих ударов и нажимов по мудрым способам Центрального Института Труда. И через 2 с лишним года в профсоюзной книжке Клавки Лях, например, будет значиться:

— „Профессия—металлист, специальность—токарь по металлу“.

И этим токарем по металлу будет девушка. Девушка—токарь.

Это звучит необычайно гордо.

* * *

В обоих отделениях школы железнодорожного фабзавуча—столярно и слесарно-механическом—работают 9 девушек-комсомолок. И все остальные—130 парней—тоже комсомольцы. Когда пришли первые девять девушек—из 175 подавших заявления—ребята над ними подтрунивали: тоже, мол, металлисты. Но когда девушки себя показали на шабровке, на кронциркуле, на нарезке болтов и гаек—замолчали ребята. Теперь дружат с „фабзавчихами“. Не ругаются матерно. А если приспичит ругнуться,—то про себя, закрывшись рукой или шапкой.

Интересно: девушки меньше хворают, чем парни. Бодры, старательны. И по классным занятиям иногда утирают нос мужчинам. Но мальчики занимаются физкультурой, девушки только смотрят на их прыжки, игры. Это нехорошо. Надо из девушек составить отдельную группу по спорту.

Школа фабзавуча М. Б. Б. ж. д.

Начали свои упражнения с ударов и нажимов.

Также надо поднять культурно-просветительную работу—она слаба. **М. Линский.**

Повысим производительность труда. Укрепим пролетарскую трудовую дисциплину. Усилим социалистическое накопление. Добьемся экономии в расходах. В этом залог нашей победы.

Нужен еврейский кружок.

((Трудколлектив полиграфпроизводства, Минск).

В нашем трудколлективе работают 50 женщин. До последнего времени они были весьма отсталыми; работа на фабрике и домашняя работа занимала у них почти все время. А сейчас работницы принимают активные участие в общественной работе. Так, в фабзавкоме работают 4 работницы; во всех комиссиях фабкома работает по одной-две, а то и больше женщин. Неграмотные работницы занимаются на ликпункте. Имеются два политкружка—один повышенного, другой—пониженного типа.

Среди работниц нашего коллектива наблюдается большая тяга к изучению еврейского языка и к занятиям на этом языке, но почему-то, к большому огорчению работниц, комиссия не идет навстречу этому стремлению. Такой кружок надо организовать—и возможно скорее.

Делегатка **Грузман**.

Минская профшкола печатников.



У резального станка.

Все желают быть делегатками.

(Местечко Сенно, Витебского округа).

Организовавшиеся в прошлом году еврейское делегатское собрание все время работает хорошо. Делегатки собираются еженедельно, прорабатывают данную райкомом партии программу. Часть делегаток посещает партийную школу, часть—общеобразовательную.

Делегатки наши ведут также массовую работу среди женщин местечка. Силами делегаток при клубе организован женуголок, где проводится громкая читка газет для женщин не-делегаток. Выписывается журнал „Белорусская Работница и Селянка“. Ежемесячно проводятся общие собрания трудящихся женщин местечка.

Если сравнить первое организационное собрание женщин нашего местечка с теперешним, то в глаза кинется громадная разница. Раньше женщины не хотели итти в делегатки. Теперь же, когда потребовалось избрать двух делегаток, из‘явили желание стать делегатками свыше 200 женщин. **Р. Бек**.

Научились выступать с докладами.

(Фабрика „Красная Звезда“, Чашникский район).

В данный момент на фабрике насчитывается 40 делегаток, 16 из них работают в разных комиссиях фабкома, остальные также несут разную общественную нагрузку. Занятия делегаток происходят три раза в месяц; один раз в месяц бывают общие собрания работниц и жен рабочих нашей фабрики.

Успехи делегатки выказали очень большие: если на первом собрании они прямо-таки боялись задавать вопросы, то теперь многие из них не только выступают в прениях, но даже делают самостоятельные доклады.

Работница **Сыромятникова**.

Выучились шитью и кройке.

(Совхоз Адаменко, Лиознянского района).

В октябре прошлого года по просьбе работниц совхоза, Райпрофбюро помогло им организовать кружок кройки и шитья. Работа в этом кружке быстро наладилась. В кружке занимается 25-28 работниц. За протекшее со времени организации кружка время они многое успели. До организации кружка ни одна работница не умела скроить и сшить себе что-либо из одежды. Теперь же все они выучились и кройке.

Беря пример с работниц совхоза, возбудили ходатайство об открытии школы кройки и шитья также и работницы Нарпита. Райпрофбюро это их ходатайство, конечно, удовлетворит. **Темкин**.

Уничтожим наследие царского строя—неграмотность.

Девушки-металлисты.

(*Станция Орша.*)

Три года тому назад наш учкпрофсож (профессиональная организация железнодорожников) надумал открыть при участке школу ученичества. Нелегко было организовать школу. Подростков приходилось чуть-ли не насильно гнать с производства в школу.

Член фабзавкома Виткожтреста делегатка Аксельрод. Активный работник производственно-технической комиссии.

Зато теперь фабзайчата наши стали или скоро станут квалифицированными рабочими. Среди 108 учащихся школы имеется 12 девушек. Девушки от парней ни в чем не отстают, а некоторые работы выполняют даже быстрее и аккуратнее мальчиков. Девушки эти будут квалифицированными металлистами. До сих пор женщин-металлистов в Белоруссии нет.

Т. Федулов.

Открыли женуголок.

(*Союз Рабпрос, Могилев*).

Работа среди женщин членов нашего союза велась уже давно, но все как-то не клеилась. Придем бывало в клуб на кружок, а места, где-бы собраться, не имеем: нас все гоняют из комнаты в комнату.

К дню 8 марта мы отвоевали себе комнату, обставили ее—и теперь имеем свой уголок. Со времени открытия этого уголка работа у нас пошла совсем по-иному. Заработал, как следует и политкружок и ликпункт. **М. К.**

Стала совсем другой.

(*Служба пути, ст. Орша*).

„По настоящему“, работа среди женщин начачалась у нас в 23-м году. Тогда-то и меня втянули в общественную работу. Медленно, исподволь, привыкала я к ней. В 24-м году меня первый раз выбрали делегаткой женотдела. Была я неграмотной и тогда начала посещать ликпунк.

Кончив ликпунк, я в 1925 году вступила в комсомол. И теперь могу с гордостью сказать, что стала совсем другой. Раньше была я неграмотна и совсем неразвита. Теперь-же являюсь профженорганизатором и членом районного комитета Комсомола. Если мне раньше общественная работа казалась чем-то очень трудным, то теперь при помощи делегаток я с ней прекрасно справляюсь.

Роза Шавеленко.

Расшевелили крестьянок.

(*Союз Рабпрос, Могилев*).

Наш союз шефствует над деревней Заустьяновичи в 12 верстах от Могилева. В деревне этой 50 дворов. Преобладает беднота. Никакой работы крестьянок до самого последнего времени не велось. Как-то не заботилось об этом и наша шефкомиссия. 8-го марта наши активистки отправились в эту деревню и провели там собрание крестьян. Собрались все крестьянки деревни. Доклад о 8-м марте их очень заинтересовал. Как прямой результат собрания, 15 крестьянок здесь же записались в женактив и из'явили желание работать на общественной работе. **М. Курникова.**

Наметился сдвиг.

(*Гор. Могилев.*)

На Могилевском бетонном заводе организован „Красный уголок“. При этом уголке работает политкружок, в котором занимаются многие работницы завода. В последнее время среди работниц наметился сдвиг они раньше не интересовавшиеся никакой общественной работой, сейчас стали в нее втягиваться. Одна из работниц является членом Горсовета, некоторые состоят членами ревизионной комиссии и завкома.

Работница.

Ячейка нового быта.

(*Гор. Могилев*).

15 августа 1922 г., по инициативе Женотдела, в гор. Могилеве была организована трудовая коммуна безработных женщин. В настоящее время в коммуне живет 16 работниц.

Кондукторша Витебского трамвая т. Шаврова. Была делегаткой и в прошлом году вступила в партию. В настоящее время является женорганизатором ячейки Витебского Кожтреста.

При коммуне имеется швейная мастерская, в которой работает 9 человек. Остальные члены коммуны, по мере возможности, размещаются на другую работу. В прошлые годы материальное положение коммуны было очень тяжелым, но сейчас с каждым годом становится все легче.

В коммуну приходили отсталые, неграмотные работницы. В течение своего пребывания в коммуне они перевоспитывались: постепенно втягивались в общественную жизнь, учились грамоте. За три года передано в Комсомол 10 работниц и в ряды ленинской партии 6 работниц.

Имеющийся в коммуне комсомольский коллектив, состоящий из 9 человек, ведет довольно значительную воспитательную и культурно-воспитательную работу. Безусловно, наша коммуна является маленькой ячейкой нового быта.

Член коллектива.

З жыцьця сялянак.

Дэлегаткі 2-га Ўсебеларускага зьезду сялянак расказваюць аб зьезьдзе.

Зьезд паслужыў штурхачом.

На імя Жанаддзелу ЦК КПБ(б) атрыман наступны ліст ад дэлегаткі зьезду, сялянкі Рагачоўскага раёну, Бабруйскае акругі т. Кацапалавай. Зьмяшчаем гэты ліст амаль даслоўна:

„Паважаныя таварышы! Я прыехала дамоў добра, ніякіх перашкод у дарозе ня было. Праз тыдзень пасьля прыезду быў у нас агульны сход жанчын, на якім я зрабіла даклад пра зьезд. На сход сабраліся ўсе сялянкі нашай вёскі і вельмі цікавіліся тым, што я гаварыла пра зьезд. Мне было зададзена шмат запытаньняў.

Цяпер некалькі слоў пра нашу працу на вёсцы. Праца патрошку наладжваецца і пасоўваецца ўперад, робім сходы адзін раз у два тыдні, а заняткі праводзім кожны тыдзень. У нас організован гурток ручной працы, але пакуль што добрай, сталай працы няма. У хуткім часе думаем наладзіць.

Цяпер дома ў вольную хвілінку ліквідую сваю няпісьменнасьць. Ужо патрошку пачала разьбірацца, а потым думаю паступіць у шэрагі комуністычнае партыі“.

Такім чынам, мы бачым, што зьезд паслужыў штурхачом, які заставіў раней цёмную сялянку ўзяцца за вучобу і грамадзкую працу.

Талкуюць аб зьезьдзе.

(Каралінскі раён, Мазырскае акругі).

Ад нашага раёну на Ўсебеларускі зьезд сялянак папалі дзьве жанчыны. Да зьезду гэта былі дзьве цёмныя вясковыя жанчыны, якія толькі малілі бога і ўпавалі на хрыста. Зьезд даў ім нешта новае.

Тав. Кохан, 50 гадоў, з сяла Скароднага кажа: „На зьезьдзе я ўпэўнілася, што сапраўды ёсьць праўда, ёсьць дасягненьні ў нашай краіне. Жывучы ў вёсцы, я не магла цалком гэтага прыкмеціць, а ў Менску я гэта ўбачыла сваімі вачыма і праканалася“.

Сваю дачку, якую тав. Кохан трымала ў набажэнстве, цяпер яна паслала для выхаваньня ў Комсамол.

Тав. Данільчэнка з вёскі Княжэбор‘е, з запалам кажа: „Нас прынялі, як роўных, гутарылі, вадзілі па клюбах, а спаткалі нас з музыкай і павезьлі ў „антанабілях“. Цяпер я ўпэўнена, што мы ідзём да лепшага жыцьця.

На трох сходах сялянак, дзе ставіўся яе даклад аб зьезьдзе, было падрабязгова абмалёвана ўсё, што адбылася на ім.

З вялікай ахвотай і ўважлівасьцю слухалі сялянкі даклады тав. Кохан і Данільчэнка.

Р. Палянская.

Конфэрэнцыя сялянак Дрысенскага раёну (Пол. акр.).

Атрад вялікай селькораўскай арміі.

Першая акруговая нарада селькорак.

(Г. Бабруйск).

Іх зьехалася нямнога — усяго дванцаць дзьве. Але гэтыя першыя ластаўкі вясковай грамадзкасьці паказваюць, што прыход тэй вясны, якая канчаткова растопіць лёд старой вёскі, не за гарамі. Маладыя ажыўленыя тва́ры, кажухі, чырвоныя хустачкі... У большасьці — дзяўчаты, моладзь.

Гарадзкія рабкоркі прынялі сваіх сясьцёр па пяры вельмі горача. Яны наладзілі для селькорак вячэру ў сталовай Цэрабкопу, дзе прывыступалі з прывітаньнямі і чыталі свае прысьвечаныя селькоркам допісы і апавяданьні.

Сама нарада паказала, на колькі вырасла сялянка-грамадчыца. Яны дзельна абгаварвалі даклад рэдактара бабруйскай газэты „Комуніст“, падкрэсьлілі недахопы пабудовы некаторых яго аддзелаў і сказалі аб тым, які матэрыял больш усяго цікавіць вёску і ёй бліжэй усяго.

На нарадзе закраталася шмат розных пытаньняў: ад такога — „ці варта сеяць корняплоды і лён“ — і да такога, як пісаць у газэту“.

Нарада гэта аб'яднала селькорак.

— Я адзіная селькорка ў нашай вёсцы, — заявіла ў сваім выступленьні адна з дэлетатак конфэрэнцыі. — І я думала, што я толькі адна. Але цяпер я ўехаўшы буду ведаць, што я — частка вялікай селькораўскай арміі.

У гэтым выступленьні селькоркі — лепшае формуляваньне нашай першай акруговай нарады селькорак газэты „Комуніст“. **Яншына.**

Ад сахі ў члены ЦВК.

Калі пачнеш працаваць, так і праца ліпне да цябе. Вось так пачала сваю працу і т. Ханенка, малапісьменная сялянка. Усе строілі над ёй кпінкі, што яна стала актыўна ўдзельнічаць у грамадзкай працы, кажучы: „Што табе дадуць сходы? Сход для жанчыны, што вілкі да печы“.

Шмат давялося перанесьці тав. Ханенка няпрыемнасьці, але яна сваёй грамадзянскай працы не пакінула. У 1923 годзе яе выбіраюць дэлегаткай, потым яна падае заяву аб залічэньні яе ў партыю. Яе прынялі, калі яна ліквідавала трохі сваю малапісьменнасьць. Яе ў 1924 годзе выбіраюць членам сельсавету, членам Райвыканкому, членам Акрвыканкому і членам Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту.

У 1925 годзе яе зноў выбіраюць членам камітэту Ўзаемадапамогі, членам Райвыканкому і прадсядацелем Казлоўскага сельсавету. Малапісьменная сялянка тав. Ханенка паступова і энэргічна прабівае шлях да лепшага жыцьця.

Хаміч.

Член ЦВК тав. Ханенка за працай у сваім сельсавеце.

Ачысьцім насеньне.

(В. Бярвішча, Узьдзенскага раёну).

Да самага апошняга часу нам мала гаварылі аб тым, якім чынам ачысьціць насеньне да пасяўной кампаніі.

Але на адбыўшымся надоечы жаночым сходзе, на якім было пастаўлена пытаньне аб падрыхтоўцы да сяўбы і аб ролі жанчыны ў гэтай кампаніі, — жанчыны загаманілі інакш. Яны прамоўцу засыпалі пытаньнямі аб тым, якім чынам палепшым свой агарод і г. д. Потым аднагалосна пастанавілі:

„Мы, сялянкі вёскі Бярвішча, аднагалосна заяўляем, што насеньне ўсё будзе прачышчана сваячасова. Просім таксама мясцовую ўладу прыслаць нам агронома ў час апрацоўкі агародаў“. Весела, радасна з сьпевам Беларускай марсэльезы разышліся. **Шавель.**

Жанчына — прадсядатель сельсавету.

Тав. Ганусевіч Верка — прадсядацель Самулкаўскага сельсавету, Чаускага раёну — сялянская дзяўчына ад сахі, серадначка. Пяць гадоў актыўна ўдзельнічае ў грамадзкім жыцьці вёскі — актыўная дэлеагтка. Пахаджэньнем яна з вёскі Войнін, Самулкаўскага сельсавету. Тры гады падрад выбіраецца членам сельсавету. У 1925 годзе была намесьнікам прадсядацеля, а ў 1926 г. выбрана прадсядацелем сельсавету.

Тав. Ганусевіч.

З працай спраўляецца лепш за некаторых мужчын.

Імкнуцца перайсьці на шматпольле.

(Чашніцкі раён, Віцебскае акругі).

З самага ранку пачалі зьбірацца сялянкі на раённую конфэрэнцыю. Сабралася ўсіх з далёкіх і глухіх куткоў нашага раёну 94 дэлегаткі. Сабраліся вырашыць балючыя пытаньні вёскі.

Па дакладу аб мерапрыемствах на паднязьцю сельскай гаспадаркі ў раёне ў спрэчках выступала 17 жанчын. Сялянкі цікавіліся, дзе будуць організаваны сельска-гаспадарчыя гурткі, калі пройдзе зямлябудаўніцтва ў раёне, як перайсьці на шматпольле і г. д.

З выступленьняў сялянак відаць, што вёска імкнецца пахаваць трохпольле і перайсьці на шматпольле, зрабіць сваю гаспадарку культурнай.

Клікунец.

Хто за намі?

(Сяло Скароднае, Мазырскае акруг).

Добрая рэч, калі маецца радзільны пакой пры бальніцы для жанчын. Такі пакой быў у нас пры бальніцы у сяле Скародным. Але з пераходам на мясцовы бюджэт радзільны пакой ліквідавалі.

Але дэлегацкі сход заняўся гэтым важным пытаньнем. Больш перадавыя дэлегаткі пачалі зьбіраць сродкі для адчыненьня радзільнага пакою. Жанчыны Скароднага і сялянкі акружаючых вёсак адклікнуліся: хто палатном, хто грашыма і г. д.

Узяўшы дазвол у Райвыканкому, яны ў Міжнародны Жаночы дзень адчынілі радзільны пакой. Дэлегаткі сяла Скароднага зьяўляюцца прыкладам для другіх.

— Хто за намі? — пытаюць сялянкі Скароднага.

П—ая.

Чатыры гады на грамадзкай працы.

Тав. Мялешка Яўгіня, 43-х гадоў — сялянка вёскі Капцавічы, Петрыкоўскага раёну, мае чацьвёра дзяцей, у тым ліку дачку комсамолку.

Тав. Мялешка — самая актыўная сялянка, грамадзкая працаўніца Петрыкаўскага раёну. З 1923 году працуе на грамадзкай працы і ў 1922 годзе была выбрана членам сельсавету і дэлегаткай Жанаддзелу. У 1924 годзе — членам рэвізыйнай камісіі коопэратыву, а ў 1925 годзе — членам Праўленьня Коопэрацыі. У гэтым годзе яна абрана членам сельсавету і членам Райвыканкому. З сваёй працай спраўляецца вельмі добра.

Тав. Мялешка.

Новікава.

ДЕШЕВЫЙ ХЛЕБ—ГОРОДУ, ДЕШЕВЫЙ ТОВАР—ДЕРЕВНЕ! ПОДНИМЕТ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА И ДЕРЕВНИ, УКРЕПИТ ИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ СМЫЧКУ!

МАЦІ І ДЗІЦЯ.

Матери, берегите здоровье своих грудных детей!

Посещайте детские консультации!

Трудящиеся женщины Минска уже оценили ту пользу, которую приносят детские консультации в деле борьбы с детской смертностью и заболеваемостью. Достаточно указать, что минские консультации охватывают почти всех грудных детей города. Так, за 1925 год через минские консультации прошло 5 075 грудных детей. Редкая мать сейчас не посещает консультации.

Какую работу выполняет детская консультация?—Она, прежде всего, дает советы матерям о том, как ухаживать за грудным ребенком и практически обучает матерей правильному уходу и кормлению; между прочим, консультации указывают матерям на всю вредность как искусственного кормления, так и слишком раннего прикорма. В этом отношении консультации добились значительных успехов: число детей, вскармливаемых до 5-6 месячного возраста исключительно грудью, в прошлом году достигло уже 77%.

Надо, чтобы матери посещали консультацию регулярно, по крайней мере—один раз в месяц. Удалось добиться того, что теперь в среднем на одного ребенка приходится 9 посещений в год.

Консультации достигли этих успехов не только хорошей постановкой дела внутри учреждения, но также и тем, что они имеют наблюдение за детьми в их домашней обстановке. При каждой консультации имеются так называемые патронажные сестры, которые посещают детей на дому, знакомятся с домашней обстановкой каждого ребенка и обучают практически мать правильному уходу и кормлению.

При каждой из минских консультаций имеется молочная кухня, откуда выдаются питательные смеси детям, нуждающимся в прикорме или лишенным материнской груди.

Помимо всего этого, в текущем году при всех минских консультациях открыты приемы для беременных, где даются советы беременным женщинам.

Также организованы районные советы социальной помощи, которые связывают консультации с предприятиями, привлекают трудящихся женщин к широкому участию в деле охраны материнства и младенчества, и посильно оказывают помощь беспризорным матерям-одиночкам.

Таким образом, минские консультации достигли весьма значительных успехов. Можно сказать наверняка, что они сохранили жизнь многим десяткам ребят. И многие из болезненных ребятишек были-б безусловно много здоровее, если бы их матери аккуратно посещали детские консультации. Д. Г.

Адчыненьне дзіцячага саду у м. Капылі, (Слуцкай акр.) 8-га сакавіка 1926 г.

Профсоюзы организуют детские ясли и площадки.

Ясли в заводском районе.

(Союз Пищевиков.)

Очень многие члены нашего союза хотят этим летом поместить своих детей в ясли. Государственные ясли не могут в настоящее время удовлетворить эти запросы. Поэтому центральное правление нашего союза постановило организовать в Минске в районе заводов „Беларусь“, „Варшавянка“ и „Пролетарий“ детские ясли на 20 мест, специально для детей рабочих—членов нашего союза.

Открытие яслей немножко тормозится отсутствием помещения. Но в ближайшие дни помещение будет получено и ясли будут открыты. Этим мы улучшим положение работницы и жен рабочих—членов нашего союза.

Раксин.

В детском доме. За обедом.

Площадки для трехсот пятидесяти детей.

(Союз Бумажников,)

В этом году Союз Бумажников впервые организует при фабриках летние детские площадки, кроме того, при фабрике „Спартак“ (Шклов) предполагается создать ясли на 50 детей. Средства на организацию детских площадок и яслей будут взяты из фонда улучшения быта рабочих. Всего детей на площадках будет 350 человек, это значит, что такое-же, или почти такое же, количество матерей сможет быть спокойно за своих детей. Детские площадки открываются 1-го мая и будут работать по сентябрь месяц. В этом году наш союз организует ясли только на одной фабрике. **Ж.**

Ни одного жилтоварищества без детской площадки!

Жилищная кооперация не только приостановила разрушение домов в наших городах, не только взялась за новое строительство—но и начала организовывать новый быт.

Ясное дело, что жилкооперация не могла пройти мимо того факта, что вся тяжесть домашнего хозяйства по сию пору лежит на одной женщине, отнимая у нее все время и изнуряя ее силы. Поэтому жилищная кооперация занялась вопросом о том, как хотя бы отчасти раскрепостить женщину.

До сих пор воспитание детей дошкольного возраста почти полностью ложится на плечи матери. Сеть дошкольных учреждений—детских площадок, детских садов—недостаточна. Поэтому жилищная кооперация, идя навстречу трудящейся женщине матери выдвигает лозунг:

—Ни одного жилтоварищества без детской площадки!

Лозунг этот должен быть проведен в жизнь. В Минске союз Жилищной Кооперации совместно с отделом дошкольного воспитания Народного Комиссариата по просвещению подготавливает открытие нынешним летом таких дошкольных учреждений во всех жилтовариществах.

Члены жилкооперации и в особенности женщины должны принять активное участие в организации детских площадок. Это—в их собственных интересах. **А. Левин.**

Ясли и площадки при всех предприятиях

(Союз кожевенников.)

Мы поставим себе задачу открыть такое количество яслей и детских площадок, которое бы удовлетворило всех членов нашего союза, находящихся в Минске. Поэтому предполагается открыть ясли в районе Ляховских кожевенных заводов (или закупить места в яслях для детей рабочих этих заводов). При обувной фабрике предполагается организовать детскую площадку. Несколько труднее будет организовать такую площадку при щетинной фабрике, так как она находится далеко от центра города. Но и там, надо полагать, удастся такую площадку и детскую комнату открыть.

Всего хуже дело обстоит с трудколлективами и частными предприятиями: рабочие и работницы этих предприятий так разбросаны, что, пожалуй, отдельных яслей организовать не удастся. Несмотря на трудности мы надеемся в большей или меньшей мере обеспечить в этом отношении запросы членов нашего союза. **Лесина.**

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕСНЫЙ И НЕРУШИМЫЙ СОЮЗ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ПРОЛЕТАРСКОЕ РУКОВОДСТВО ЭТИМ СОЮЗОМ.

З дапамогай райвыканкому адчынім ясьлі.

(Дрысенскі раён, Полацкае акрузі).

Раённая конфэрэнцыя, на якой прысутнічала некалькі дзесяткаў сялянак, прашла жыва. Больш усяго цікавіліся пытаньнем аб летніх ясьлях.

Па дакладу Райвыканкому сялянкі пыталіся—чаму ў раёне адны ясьлі.

Хадакоўская кажа: „Наша вёска, Табалькі, вялікая, а пры пераходзе на пасёлкі, ня будзе на каго кінуць дзяцей, бо няма ясьляў“.

Сялянкі з вялікай ахвотай пашлі паглядзець дзіцячы сад у м-ку Дрысе, адкуль вынесьлі вельмі добрае ўражаньне.

— Вось, каб гэтак нашым дзеткам, гэтакі сад—казалі сялянкі.—Мы з вялікай ахвотай будзем старацца, каб і нам мець сад, але трэба, каб Райвыканком дапамог.

Лісавец.

В детском доме им. Червякова Минск. Дети за обедом.

Пастанавілі організаваць ясьлі.

(Саўхоз Адамэнкі, Ліозьнянскага сельсавету).

На агульным сходзе работніц і жон рабочых саўхозу прысутнічалі і работніцы Саюзу Народнага Харчаваньня мястэчка Ліозна. Сход адбываўся пры актыўным удзеле членаў Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту Беларусі т. т. Цыганковай і Самахвалавай і члена Акрвыканкома т. Разанавай, прыехаўшых на Пленум Акрвыканкому.

Была праведзена гутарка аб жыцьці работніц і жон рабочых. Асабова зацікавіла сабраўшыхся пытаньне аб адчыненьні на летні час дзіцячых ясьляў. Сход пастанавіў—організаваць у саўхозе дзіцячыя ясьлі. Прасілі, каб загадчык саўхозу дапамог у гэтай справе, бо ён да гэтага часу гаварыў шмат, а рабіў мала. Работніцы прасілі прадстаўнікоў ЦВКБ трымаць з імі пісьмовую сувязь праз часопіс „Работніца і сялянка“. **Н. Хазан.**

Общественные организации помогут.

С 8-го марта в минском округе началась подготовительная кампания к открытию летних яслей. Окрисполком отнесся к этому вопросу весьма внимательно. Пленум Окрисполкома постановил организовать по минскому округу не меньше 20 яслей, из них 11 по бюджету, т. е. на государственные средства. Остальные 9 яслей должны быть организованы на средства шефов и других общественных организаций: кооперации, комитетов крестьянской общественной взаимопомощи и т. д.

В некоторых районах, в Смолевичском, Заславльском и других, общественные организации чутко откликнулись на нужды деревень. Эти организации всемерно помогут созданию яслей в тех деревнях, на государственные средства яслей открыть нельзя будет. **Давидович.**

Ясьлі ўвашлі ў быт сялянкі.

Ззаду застаўся той час, калі сялянка баялася нясьці ў летнія сельскія ясьлі сваё дзіця.

Прошлагодні вопыт паказаў, што ясьлі ўвашлі ў быт сялянкі. Яна ацаніла іх значаньне, цяпер упарта просіць зноў адчыніць ясьлі ў мясцох, дзе яны ў прошлым годзе працавалі. Вестка аб ясьлях пранікла і ў іншыя глухія куткі, дзе іх ня было, і там сялянкі просяць: „Адчынеце нам ясьлі“.

У большасьці выпадкаў мясцовыя грамадзкія організацыі і шэфы ахвотна ідуць насустрэч гэтым просьбам. Гэтак, у Смалявіцкім раёне (Менская акруга) у прошлым годзе меліся ясьлі ўсяго ў аднэй вёсцы. Цяпер прадбачыцца організаваць ясьлі ў трох мясцох. Райвыканком адпусьціў на організацыю ясьляў 200 руб., камітэт узаемадапамогі —50 руб., коопэрацыя адпушчае каля 100 р., самі сялянкі абяцаюць дастаўляць для ясьляў малако і іншыя продукты. Дэлегаткі бяруцца дармова пашыць бялізну. Наркомунутгандлю, узяўшы шэфства над адным з сельсаветаў, асобна організуе адны ясьлі.

Гэтак, дзякуючы самадзейнасьці самых сялянак, пры актыўнай дапамозе шэфаў і мясцовых грамадзкіх організацый, пашыраецца і расьце сетка ясьляў на вёсцы.

Граеўская.

Організоўвайце дзіцячыя пляцоўкі.

Прышла вясна, а за ёй ідзець і лета — пылкае і парнае. Работніца-матка задумваецца над пытаньнем, як быць з дзяцьмі ў летні час: на каго аставіць іх, ідучы на працу:

Калі запёрці дома, як яна гэта рабіла зімой, дык дзеці не захочуць сядзець пад замком. А выпусьціць на вуліцу — дык апроч пылу і парнасьці, дзіцянё можа папасьць пад каня альбо пад аўтобус...

Калі работніца задумваецца над гэтым пытаньнем, дык яшчэ горш даводзіцца сялянцы: чуць сьвет яна павінна будзе ісьці на поле і вернецца ў вёску толькі позна вечарам. Дзеці-ж астаюцца адны, за імі ня будзе каму паглядзець і нават пакарміць.

Дзе выхад для работніцы і для сялянкі? А вось дзе:

Трэба організоўваць дзіцячыя пляцоўкі.

Дзяржава адпушчае на організацыю летніх дзіцячых пляцовак у гэтым годзе больш грошай, чым у прошлым. Калі ў прошлым годзе мы мелі ўсяго 14 пляцовак, дык у гэтым годзе ў нас будзе ўжо 137. На дзяржаўныя сродкі будзе адчынена ў аднэй з вёсак кожнага раёну дзіцячая пляцоўка. На гэту пляцоўку будуць прымацца дзеці беднякоў і серадняκоў ва ўзросьце ад 3 да 8 год. Астатнія 37 пляцовак будуць адчынены ў гарадох і мястэчках.

Але дзяржава ня ў сіле адпусьціць досыць сродкаў, каб пляцоўкі ахапілі ўсіх дзяцей. І грамадзкія організацыі павінны ў гэтым напрамку прарабіць вялікую працу. Некаторыя організацыі ўзяліся ўжо за яе. Гэтак, Беларускі Саюз Жылкоопэрацыі намерваецца адчыніць па пляцоўцы пры кожным жылтаварыстве. У вёсках павінны організоўваць пляцоўкі грамадзкія організацыі і, у першую чаргу, камітэты ўзаемадапамогі. Ім у гэтым напрамку павінны дапамагчы шэфы.

Вясковыя пляцоўкі будуць працаваць на беларускай мове, а ў гарадох і мястэчках — часткай на яўрэўскай і польскай мовах.

Л. Папова.

Отношение матерей изменилось.

Минувшим летом в Минском округе было организовано 16 детских площадок: 12 в городе и 4 по районам. Все площадки (за исключением двух районных) содержались на средства общественных организаций: союзов и жилтовариществ.

Несмотря на то, что площадки открылись поздно — в середине лета — ко времени их закрытия можно было отметить большие достижения: дети физически окрепли и поздоровели, усвоили привычку к чистоте и порядку и, кроме того, заметно с'организовались. Последнее было особенно заметно во время празднования дня освобождения Белоруссии от поляков, когда дети вместе с пионерами демонстрировали по улицам.

И если многие матери раньше недоверчиво относились к площадкам и не хотели даже пускать на них детей, то к концу лета эти матери сами увидели всю ту пользу, которую площадки принесли детям. Их отношение в корне изменилось, и они очень жалели о том, что площадки закрываются.



В детском саду в мест. Заславль. Дети за игрой.

Можно быть уверенными, что в этом году все эти матери вновь пришлют своих детей на площадку.

Гершуни.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

О знахарстве и повитушестве.

(Беседа четвертая).

Как повитухи производят аборты.

Есть много причин, которые заставляют работницу и селянку освободиться от беременности. Главная причина—это плохие материальные условия, в которых они живут. Беременность, роды и кормление отрывают их от работы и лишают заработка. Кроме того, большая семья требует много хлопот и забот. И вот, когда селянка или работница забеременеет, она часто обращается к повитухе за помощью. И тут-то повитуха причиняет много вреда здоровью женщины, а иногда и сводит ее в могилу.

2-ой Минский родильный приют.



В операционной: перед разрешением от бремени.

Что делает повитуха, знахарка или бабка, чтобы женщина „зронила?". Во-первых, она кормит и поит ее настоями шафрана, маточных рожков, ромашки, цветов пиона, ружейного пороха, хинина и др. Все эти средства в небольших дозах не действуют, а в больших дозах они могут отравить человека, они действительно могут вызвать выкидыш, но вместе с тем и мать может погибнуть. Во-вторых, если эти средства не помогли, то повитуха вливает во влагалище разные вещества, напр.; иод, уксус, горчицу, а эти вещества обжигают половые органы и делают женщину больной.

В-третьих, бабка повитуха и даже акушерка часто делают прокол плодного яйца различными инструментами. Инструменты у них простые: головная или вязальная шпилька, гусиное перо, иногда даже простая солома. Акушерка вводит в матку резиновый буж, разбухающую палочку, чтобы этим вызвать боли и появление крови.

Какая опасность угрожает женщине от производства аборта повитухой и даже акушеркой.

Мы уже говорили, что от внутренних средств может быть отравление. От введения в матку разных шпилек и других острых предметов получаются поранения влагалища, матки, мочевого пузыря и прямой кишки. Неоднократно повитухи прокалывали эти органы, а иногда эти предметы проходили насквозь через матку и попадали в брюшную полость, отчего наступало воспаление брюшины и смерть. Если даже эти шпильки, бужи и другие предметы не вызывают поранения, то может быть другое последствие, а именно, заражение крови. Повитуха своими грязными руками вводит грязные предметы в половые органы и этими вносит заразу в кровь женщины. Даже может случиться, что у женщины начинается аборт, т. е. появляется кровь и она думает, что все уже готово, а на самом деле плодное яйцо начинает только отделяться, но окончательно не выходит. Оно начинает гнить в полости матки и опять может получиться заражение крови.

Предположим, наконец, что заражение не наступило; организм женщины настолько крепок, что он устоял против загрязнения, тогда могут быть другие последствия: может наступить такое кровотечение, что едва можно спасти женщину. Это особенно бывает на 3—4 месяце беременности. Если женщина остается в живых, то она потом страдает от малокровия и от разных женских болезней.

2-ой Минский родильный приют.

Детская палата.

Итак, работницы и селянки, если вам нужно во что бы то ни стало освободиться от беременности, если у вас бывает такое положение, что беременность и роды хуже для вас, чем аборт, то помните следующие правила: 1. Не делайте аборта, когда беременность ваша дошла уже до трех месяцев. 2. Не обращайтесь за этим делом к повитухам, бабкам, знахаркам, и даже акушеркам, ибо от их „работы“ вы можете сильно пострадать и даже умереть. Аборт может производить только врач. Он это сделает аккуратно, чисто. Аборт он должен делать в больнице, где вы после этой операции должны лежать несколько дней и отдыхать, где за вами еще будут следить, чтобы отпустить вас здоровою домой. К тому еще каждая работница может быть освобождена от работы на 7 дней, чтобы она отдыхала дома.

* * *

Мы наши беседы о знахарстве и повитушестве кончили. Мы видим, какое большое зло и сколько вреда причиняют женщине эти невежественные и корыстные обитатели подполья. Мы не только не преувеличили, но обо многом не упомянули, так как нет возможности перечислить и назвать все те методы и способы, при помощи которых они калечат людей. В городах, к счастью, уже почти нет ни знахарей, ни повитух и, во всяком случае, население к их помощи не обращается. Но в деревнях они еще царствуют. А потому каждая сознательная селянка должна при всякой возможности твердить своим односельчанам: долой знахарство и повитушество!

Доктор **М. Поляк.**

2-ой Минский родильный приют.



Дети „в гостях“ у матерей.



СЕЛЬСКАЯ ГАСПАДАРКА

Як павялічыць прыбытковасьць ад сваёй гаспадаркі.

(К пасяўной кампаніі).

Наша сельская гаспадарка дасягнула зараз даваеннага ўзроўня. Трэба цяпер зьвярнуць асабовую ўвагу на работу па організацыі культурнай гаспадаркі, якая давала-б селяніну прыбытак большы, чым ён цяпер атрымоўвае. А для гэтага селяніну патрэбна перабудаваць сваю гаспадарку так, каб галоўную ролю ў ёй мела *прыбытак з гадоўлі жывёлы (малочная гаспадарка).*

Уводзьце травасеяньне.

Галоўнымі харчамі жывёлы цяпер зьяўляецца салома і ў меншай частцы сена з сенажацяй. Гэта харчы няважныя. Пры такім харчаваньні карова даець мала малака.

Дзеля гэтага ў сучасную пасяўную кампанію трэба сялянам пашырыць засевы добрых харчоў—канюшыны, выкі, сэрадэлі і карняплодаў (бульбы і г. д.). Гэта—галоўнейшая задача пасяўной кампаніі.

Трэба кідаць трохпольле, а пераходзіць на палепшаны шматпольны севазварот, сеяць кармавыя травы ў палявым кліне. Травасеяньне дасьць пажыўнае сена для жывёлы і акрамя гэтага ўзмоцніць гаспадарку, павялічыць ўраджай хлябоў.

Народны Камісарыят Земляробства прырыхтаваў у гэту кампанію больш 14 тысяч пудоў канюшыны. Канюшына адпускаецца насельніцтву як за грошы, так і ў крэдыт на 1-2 гады. *Пазычку можна атрымаць праз сваё раённае крэдытовае таварыства.* Акрамя гэтага, прырыхтавана 22.500 пудоў насеньня выкі, (яе сеюць у папары на сена ці на зялёныя харчы) і 7000 пудоў насеньня сэрадэлі. Сэрадэля вельмі добра ўдаецца на пясчанай глыбе.

Сейце на пясчаных глебах лубін.

Лубін на бедных пясчаных глебах, як зялёнае ўгнаеньне, удаецца вельмі добра. Недарма яго лічаць падставай пясчанай гаспадаркі. Лубін асабова карысны будзе сялянству Мазыршчыны, дзе глеба пясчаная. Цяпер прырыхтавана каля 24 тысяч пудоў лубіну. Сяляне могуць купіць яго па льготнаму крэдыту.

Пашырайце засевы ільну.

Віцебскае і Магілеўскае сялянства павінна ў гэту пасяўную кампанію зьвярнуць асабовую ўвагу на разьвіцьцё ільнаводзтва.

Перш за ўсё, ільняное валакно і насеньне прыносяць гаспадарцы вялікі прыбытак. А калі правільна абрабляць лён і ўгнойваць глебу, то і ўраджайнасьць ільну і яго якасьць вельмі павялічыцца. У гэту пасяўную кампанію насеньне высокаякаснага ільну-даўгунцу будзе адпускацца насельніцтву ў крэдыт. Усяго прырыхтавана насеньня ільну каля 15 тысяч пудоў.



Разводзьце насеньне траў і сартовых хлябоў.

Свайго насеньня канюшыны ў Беларусі, ды і ў Савецкім Саюзе, пакуль што не хапае. Даводзіцца купляць іх заграніцай, пераплачваючы вялікія грошы (пуд канюшыны абходзіцца 25-26 руб.) Між тым, зусім ня цяжка выгадаваць насеньне канюшыны і іншых траў (гэта значыць займацца гадоўляй насеньня) гаспадарцы ў адзінку менш выгадна. Для гэтай мэты лепш заўсё аб'яднацца ў семяводныя таварыствы, якім даецца ільготны крэдыт, даюцца пазычкі і адпускаюцца больш каштоўныя сартыровачныя машыны. Акрамя таго, зямельныя органы выдаюць *у крэдыт да новага ўраджаю* сартавое насеньне аўса і ячменю.

Абмен насеньня сялянскіх гаспадарак на лепшыя сартовыя робіцца па саўхозах і вучэбных фэрмах.

Сарціруйце і пратраўлявайце сваё насеньне.

Амаль кожны гаспадар знае, як атрымаць добрае, чыстае і буйнае пасяўное зярнё. Зямельныя органы паклапаціліся для гэтай мэты закупіць каштоўныя сартыровачныя машыны-трыеры. У гэтым годзе Наркамзем арганізаваў у кожным раёне 1-2 зярняачысьціцельных абозы, якія дармова ачышчаюць сялянскае пасяўное зярнё.

Сялянства таксама павінна зьвярнуць увагу на пратраўляваньне насеньня фармалінам ці медным купаросам супроць хлебных шкоднікаў. Гэта справа простая і танная, а галоўнае—выгадная.

Сартыруйце, ачышчайце, пратраўляйце сваё пасяўное зярнё, гэта дасьць магчымасьць значна павысіць ураджай.

Даглядайце за папарам.

Раней узараць папар вельмі карысна. Але трэба памятаць, што пасьля дагляд за папарам мае вялікую значнасьць. Патрэбна раньні папар баранаваць, для зьнішчэньня сорных траў і каб зрабіць мякчэйшай глебу. Калі рана ўзораны папар астаўляць небаранаваным у працягу лета, то траціцца ўсякае карыснае значэньне.

Прыстасоўвайце мінэральнае ўгнаеньне.

Вялікае значаньне ў нас мае ўгнаеньне глебы і прыстасоўваньне мінэральных тукаў (парашкоў) суперфосфату, тамасшлаку і фосфорытнай мукі, а таксама попелу і торпу. *Павышэньне ўраджаю ад прыстасаваных мінэральных тукаў апраўдае растрату на пакупку іх.*

К вясьне па Беларусі прырыхтавана болш 300 тысяч пудоў розных мінэральных угнаеньняў.

На закупку іх сялянству будзе давацца крэдыт праз крэдытовыя таварыствы.

Забараняйце раньнюю пашу на сенажацях.

Баранаваньне сенажацяй вясной, забарона па грамадзкім прыгаворам, раньняя паша жывёлы на іх—заўсёды вядзе да павышэньня ўраджаю сена ў сярэднім на 30-40 працантаў. Між тым, на такі просты і танны спосаб дагляду за сенажацямі селянін яшчэ мала зьвяртае ўвагі.

Запасайцеся ведамі для паляпшэньня сваёй гаспадаркі.

Павялічыць прыбытковасьць сваёй гаспадаркі шляхам прыстасаваньня пералічаных мер—магчыма ў тым выпадку, калі сам селянін праявіць да гэтага інтарэс і запасецца патрэбнамі ведамі, каб правесьці тое ці іншае паляпшэньне.

Патрэбна, каб ня толькі сяляне, але і сялянкі ўзяліся за працу па паляпшэньню сельскай гаспадаркі. Для гэтага сялянцы патрэбны агрономічныя веды. Гэтыя веды яна зможа атрымаць на наладжваемых агрономамі курсах па сельскай гаспадарцы, на лекцыях, на сельскіх і раённых конфэрэнцыях. Патрэбна таксама чытаць сялянскія газэты, часопісі і кніжкі па сельскай гаспадарцы, удзельнічаць у сельска-гаспадарчых гурткох і г. д.

Сялянка павінна цьвёрда памятаць, што „бяз ведаў—няма хлеба“.

Еўдакімаў.

Карысныя парады ў гаспадарцы.

Як выбіраць квактуху і як захоўваць яйцы.

У пачатку вясны куры пачынаюць нясьціся. Тых курэй, якія ў гэты час не пачынаюць нясьціся, лепш усяго прадаць, бо карысьць з іх усё роўна невялікая, а на тыя грошы лепш купіць хорчоў для тых курэй, якія асталіся.

Карміць курэй, каб лепш нясьліся, трэба прарошчаным зярном, аўсом ці жытам і даваць мясных харчоў, ці дробленых касьцей.

Самыя раньнія нясушкі даюць найбольшы лік яец у працягу году. Ад такой курыцы і трэба пакідаць яйцы для выводжаньня куранят, а як стане квактухай, садзіць на яйцы. Ад яе-ж трэба пакідаць і пеўня на завод.

Яйцы на продаж доўга зьбіраць ня трэба, яны трацяць каштоўнасьць ад ляжаньня. Яйцы, для выводжаньня куранят трэба хаваць у чыстым, сухім аўсе ў прахладнай, але не халоднай каморы і праз дзень паварачваць.

Гусіныя яйцы трэба хаваць на сене, накрываючы іх пухам і пер‘ем і асьцерагаючыся застудзіць ці збалтаць іх.

Як садзіць бульбу.

1. Перад тым, як думаеш садзіць бульбу, перабяры насеньне.

2. Не садзі такой бульбы, што мае ўжо адросткі.

3. Не бяры вельмі малой бульбы на насеньне.

4. Старайся ня рэзаць насеннай бульбы.

5. Калі насеньне бульбы надта вялікае, дык рэж яе, але толькі ўздоўж на дзьве часьці.

6. Калі будзеш садзіць парэзаную бульбу, дык рэж яе за якіх 10 дзён перад саджаньнем, дый гэтак рассып, каб яна абсохла.

7. Садзі бульбу ў такой зямлі, што ўжо абсохла і абагрэлася.

8. Не кладзі ў адно месца 2-3 малых бульбіны, замест аднэй акуратнай бульбіны.

9. Адлегласьць паміж калівамі бульбіны павінна залежаць ад гатунку і ўраджайнасьці зямлі. На лепшай ральлі адлегласьць паміж баразнамі павінна быць ня большая, як 24 цалі, а паміж бульбінамі—16 цаляў. На горшай зямлі баразны рабі адна ад аднэй на 18—20 цаляў, а бульбу садзі ня менш, як на 12 цаляў каліва ад каліва.

10. На лёгкай ральлі закрывай бульбу глыбей, як на цяжкай ральлі.

Страничка рабселькорки

Как и о чем писать в наш журнал.

С настоящего номера наш журнал заводит новый отдел—„Страничку рабселькорки“.

Отдел этот имеет целью помочь нашим корреспонденткам в деле писания в журнал.

Значительная часть корреспонденции, получаемой нашим журналом, выказывает неумение корреспонденток подойти к теме и четко изложить свои мысли. По мере возможности, „Страничка рабселькорки“ будет учить наших корреспонденток технике писания корреспонденции (т. е. тому как писать), чтобы количество ответов в почтовом ящике нашего журнала: „заметка не интересна“, „нет фактов“—одни общие рассуждения“ и т. п.—возможно уменьшилось.

Прежде всего корреспондентка, начиная писать, должна *ясно продумать* все то, что собирается изложить на бумаге. Надо стремиться *излагать свои мысли покороче* и пояснее—писать так: „чтобы словам было тесно, а мыслям просторно“. Нужно *избегать общих рассуждений. Пишите только о фактах*, о том что есть, было или будет на деле.

Очень часто наши корреспондентки злоупотребляют такими выражениями: активность подымается (или растет); „достижения (или недостатки) очень значительны“; „собрание прошло очень оживленно и деловито“; и при этом совершенно не сообщается, в чем именно выражается рост активности, каковы именно достижения и недостатки, о чем именно говорилось на собрании. Такое отсутствие фактов (или, как выражаются, „конкретности“) является большим недостатком корреспонденции—настолько большим, что из-за него, зачастую, заметку не имеет никакого смысла печатать.

В дальнейших номерах нашего журнала мы разберем ряд корреспонденций наших рабселькорок и на примере покажем, как *не следует* строить заметку. Покамест же, ограничимся этими общими указаниями, и перейдем к вопросу о чем следует писать в журнал. Но сперва дадим ответ на такой, часто повторяющийся в письмах вопрос: кто может писать в „Беларускую работніцу и сялянку?“ *В наш журнал может писать любая работница и крестьянка.* Больше того: *каждая передовая крестьянка или работница-общественница должна писать в наш журнал.* Он поможет ей в работе.

О чем писать рабкорке.

Не так давно на предприятиях Белоруссии прошли перевыборы фабзавместкомов. В новые фабзавместкомы был избран значительный процент работниц; некоторые из них работают секретарями и даже председателями фабзавместкомов. Пусть рабкорки напишут в журнал, как работают эти работницы в фабзавкоме, какую работу им дали, и как они с этой работой справляются. Это—первая тема:

И вторая, крайне важная тема: в чем выражается участие работниц вашего предприятия в поднятии производительности труда? Участвуют ли они в производственных совещаниях (или наоборот относятся к работе этих совещаний безучастно). Участвуют ли работницы вашего предприятия в строительстве нашей промышленности?

Следует также осветить работу делегатского собрания. Напишите, ведут ли работницы борьбу с детской беспризорностью и если ведут, то как именно.

Вот темы, на которые нужны заметки для ближайших номеров журнала.

Аб чым пісаць селькорцы.

Пры перавыбарах у сельсаветы, амаль у кожны сельсавет былі выбраны сялянкі; працуюць сялянкі і ў камітэтах узаемадапамогі, і ў сельскіх коопэратывах, досыць часта лічацца прадсядацелямі, альбо сакратарамі гэтых організацый. Няхай гэтыя сялянкі-грамадчыцы самі, альбо знаёмыя з іх працай селькоркі, напішуць аб тым, якую іменна працу яны выконваюць, як яны з ёй спраўляюцца і якія вынікі ад гэтай працы.

Важна таксама высьвятліць у нас у часопісі пытаньне аб сельскай коопэрацыі. Коопэрацыя мае вялікае значэньне ў справе барацьбы з кулакамі, у справе ўзмацненьня змычкі між рабочай клясай і бядняцкай і серадняцкай часткай сялянства. Сялянцы даводзіцца спатыкацца з працай свайго сельскага коопэратыву. Як недахопаў, так і добрых бакоў, у рабоце сельскіх коопэратываў шмат. Няхай сялянка напіша аб сваім коопэратыве, аб яго мэтах, аб тым, якую вядзе коопэратыў барацьбу з прыватным гандляром. Няхай напіша таксама аб удзеле самых сялянак у працы коопэратыву.

Далей, у працягу бліжэйшага месяцу ў шэрагу вёсак будуць адчынены летнія ясьлі і дзіцячыя пляцоўкі. Значная частка гэтых ясьляў організуецца грамадзкімі організацыямі вёскі. Няхай нашы селькоркі напішуць аб тым, як праходзіць праца па падрыхтоўцы к адчыненьню ясьляў і пляцовак, а потым—як гэтыя ясьлі і дзіцячыя пляцоўкі працуюць.

Аб адным вельмі пільным пытаньні нашы селькоркі ня пішуць, альбо пішуць вельмі мала: аб працы шэфаў. Няхай селькоркі напішуць у часопісь, як дапамагае шэф вёсцы, што ім зроблена і робіцца ў дапамогу сялянцы і дзецям. Няхай пішуць таксама аб дрэнных бакох у працы шэфа і аб тым, чаго чакаюць сялянкі ад яго.

Наканец, патрэбна таксама пісаць аб выніках зімовай і вясеньняй працы па ліквідацыі няпісьменнасьці, аб выніках працы дэлегацкіх сходаў і г. д. Пры пісаньні патрэбна толькі памятаць тыя ўказаньні, якія былі зроблены ў пачатку гэтага аддзелу.

Что надо читать

М. Чарот. „Марына“.

Поэма. Выданьне жаночага аддзелу ЦК КП(б)Б. Менск, 1926 г., 40 стар., цана 20 кап.

Пра гэту поэму стары беларускі рэволюцыянэр, Старшыня Інстытуту Беларускае Культуры тав. У. Ігнатоўскі піша: „Наш вядомы пролетарскі пясьняр Міхась Чарот дае нам „сказ аб мінулай праўдзе“, ён сьпявае вясёлы сьпеў „пра красуню-дзяўчыну, пра паўстанку Марыну“. Гэты сьпеў, поўны праўды, нявычэрпанай энэргіі і нясказанага хараства няхай разносіцца па ўсіх кутках нашай Савецкай Беларусі. Праз кардон няхай даляціць ён далёкім рэхам і да працоўных мас Заходняй Беларусі. З захапленьнем будуць слухаць гэты сьпеў пролетарскага песьняра Чарота работніца і сялянка, што вырваліся з векавечнай няволі. З вялікаю ўвагаю і вераю ў лепшую будучыну будуць слухаць сьпеў песьняра жанчыны, да каторых яшчэ не дашоў „вялікі Кастрычнік.“

Книги к дню 1-го мая и ко дню печати

Тургманов. „Зачем надо быть селькоркой“ *Госиздат, Москва. 1926. 24 страницы.*

Книжка очень просто и хорошо написана: дает богатый фактический материал, о том как селькорка своей работой помогает деревне и деревенской общественности. Из этого делается вывод, как важна работа селькорки и зачем нужно ею быть. К книжке также приложена статья об истории рабочей и женской печати в России.

Е. Герр. „1-е мая и работница“. Сборник. *Госиздат, Москва, 1926 г., 32 стр.*

Сборник составлен из воспоминаний работниц о праздновании 1-го мая в России и за границей. Вводная статья дает обзор истории и задач празднования 1-го мая. Сборник разделен на следующие отделы: 1) Первое мая в царской России, 2) Первое мая в 1917 году, 3) Первое мая в Советском Союзе и 4) Первое мая за границей.

Ракитина. „Рабкорка и печать“. *Госиздат Москва, 1926 г.*

Маленькая книжка тов. Ракитиной в доступной форме дает представление об истории и задачах печати. В книжке даны цифры роста этой печати, а также освещено значение печати в деле сплочения и воспитания пролетарских масс. Освещаются также задачи и работа рабселькоров.

Что читать о вождях женского пролетариата.

„Клара Цеткин“. З. Боярской. *Госиздат, Москва, 1926 г. 23 стр. Цена 12 коп.*

Автор характеризует Клару Цеткин словами старого бойца и соратника Маркса покойного немецкого коммуниста Франца Меринга: „Сердце ее полно глубокой любви к угнетенным и пламенной ненависти к угнетателям“.

Клара Цеткин является самой старой поборницей раскрепощения женщины. Она возглавляет сейчас в Ком. Интернационале Международную Секцию по работе среди женщин.

Ее красочную жизнь должна знать каждая работница и крестьянка. Книжка издана хорошо, написана просто.

„Роза Люксембург“.—М. Эссен. *Госиздат, Москва, 1926 г.*

Кто не слышал о Красной Розе, погибшей от рук немецких социал-демократов? Всем близок и дорог ее образ. Но далеко не все знают ее жизнь и работу. В этой небольшой книжке, автор подробно рассказывает интересную и содержательную жизнь Розы Люксембург.

Паштовая скрынка.

Черкасовой Ф.—„Наши достижения“, **Волковой**—„О перевыборах и дальнейшей работе“, **Цалюк А.**—„Вечер самодеятельности“, **Дудич Ф.**—„Что можно проделать делегатке“, **Фаермарк**—„Работа среди женщин“, **Павловской К.**—„Как я организовала общество „Друзья детей“.—В ваших заметках мало фактов, одни общие рассуждения. Нужно конкретно указывать, в чем именно заключаются достижения и задачи.

Чырвонай хустцы.—Ваш верш напісан слаба, ня пойдзе.

Сенько Н.—„Деревенские частушки“ слабы, не пойдут.

Кацнельсон—„Выборы в сельсовет“ не пойдут: слишком поздно прислали.

Ермолаеву—„Жанчыны прымаюць лепшы ўдзел“, „Організавалі гурток“—ня пойдзе, нічога цікавага. Напішэце аб выніках працы.

Гузей А.—„Женщины просыпаются“. Не имели возможности поместить. Материал устарел.

Нусавай А.—„Дэлегатка пачала працаваць“—ня пойдзе. Агульныя разважаньні.

Хазяевай П. „Нашы грамадзянкі“—ня пойдзе, бо ваш допіс ня ўказвае, што іменна гэтыя грамадзянкі прарабілі.

Усім рабселькоркам: Прысланы матар'ял аб падрыхтоўцы і аб сьвяткаваньні Міжнароднага Дню Жанчын рэдакцыяй скарыстаны, але друкавацца ў часопісі ня будзе: запазьніўся.

Присутствовавшей. „Активность растет“ не пойдет. Общие рассуждения. Вы пишете, например: по докладу высказывались деловито и активно“, но о чем именно высказывались вы не сообщаете.

Райжанорганізатару (Пасёлак Градзянка), **Нахмановічу** („Работніца і сялянка“), **Брандобовской** („Наши достижения“), **Коваленко** („Родильное отделение при первой Совбольнице“). Не пойдет.

Меличевой.—„Что дают вечера спайки“. Не пойдет. Об этом уже было.

ВЕСЕЛАЯ СТРАНИЧКА.

Красноармейки.

(Частушки).

Другу милому Андрею
Ростом я по плечико,
Он весною в батарею
Поступил разведчиком.

Мой миленок на гармони
Был играть специалист,
А теперь он в эскадроне
Удалой кавалерист.

Не приходит мой Павлушка
На побывочку домой,
Полюбилась ему пушка
Пуще бабы молодой.

Я в политике—дуреха,
Сколько в этом сраму-то!
А в казарме мой Тимоха
Учит полиграмоту.

Светит солнышко сквозь тучи—
Между тучек катится,
Мил всему меня научит,
Как домой воротится.

Антон Сапелка.

Май.

(Частушки).

Ветер тучки в небе гонит,
Как по морю корабли.
Снова май! Ковер зеленый
Теплым солнышком залит.

Заливается тальянка
На различные лады.
Эй, работница, селянка,
Отзвенели в речке льды!

Вместе с белыми снегами
Уплыла зимы пора.
Зеленеет под ногами
Мягкий бархат вешних трав.

Пионеров барабаны
Отбивают звонко дробь,
Воздух майский, воздух пьяный
Льется жидким серебром.

В синем небе тучек стаи
Гонит ветер, что--пастух.
За избою у сарая
О весне поет петух.

Нынче день великий, майский,
Флаги дразнят неба синь,
Нынче праздник пролетарский,
Праздник первых дней весны!

Г. Ляндо.

Частушки о пьянке.

Эй, гармошка, синий мех,
Распусти-ка славу-смех
Про лаптишки рваные,
Спой частушки пьяные.
Эй ты, горе, мое горе,
Едешь быстро на моторе
От колес миллионы брызг...
Мой миленок пьяный вдрызг.
Ну кому понравится
Забулдыга, пьяница?
Воды вешние журчат,
Льются слезы в три ручья.
Эх, вы, слезы горькие,
Мне беда с Егоркою!
Ему слезы нипочем,
В голове все кабачек.
Эх, за что меня он мучит?
Все пропьет, что ни получит!
Долго думала, как быть
Как от пьянки от‘учить.
Но в лихой моей беде
Надоумил Женотдел.
Взяли мужа в оборот—
Не берет ни капли в рот.
Ванька с Петькой стали резвы:
Их папаша нынче трезвый,
Больше водочки не пьет—
Нет ни горя, ни забот.

Роза Ф—на.

Выдавец.: Аддзел па працы сярод жанчын. **Рэдактар:** Рэдакцыйная Колегія.

1964

ЦАНА АСОБНАГА НУМАРУ 20 КАП.

ПРЫМАЕЦЦА ПАДПІСКА

на

ШТОМЕСЯЧНУЮ
ЧАСОПІСЬ

„Беларуская Работніца і Сялянка“

ДРУГІ
ГОД
ВЫДАНЬНЯ

ОРГАН АДДЗЕЛУ
ПА ПРАЦЫ СЯРОД ЖАНЧЫН
ЦЭНТРАЛЬНАГА КАМІТЭТУ
КОМУНІСТЫЧНАЙ ПАРТЫІ БЕЛАРУСІ

ЧАСОПІСЬ ВЫХОДЗЕ
ПРЫ
НЕПАСРЭДНЫМ
УДЗЕЛЕ
РАБОТНІЦ І СЯЛЯНАК.

УМОВЫ ПАДПІСКІ:

На 1 месяц—20 к. На 6 месяц.—1 р. 10 к.
„ 3 „ —55 к. „ 1 год —2 р. 10 к.

ПАДПІСКА ПРЫМАЕЦЦА

У аддзеле па працы сярод жанчын Ц.К.К.П.(б).Б. (Савецкая вул.), ва ўсіх Акруговых і Раённых Жанаддзелах партыйных камітэтаў, а таксама ў канторы газэты „Звезда“.

У ЧАСОПІСІ НАСТУПНЫЯ АДДЗЕЛЫ:

Стацьці.
Літаратурна-мастацкі аддзел
Як жывець і будуецца СССР і БССР.
Жыцьцё і барацьба замежных рабочых і сялян.
Профэсыянальнае жыцьцё.
Жыцьцё работніцы і сялянкі
Маці і дзіця.
Дзіцячы рух.
Ахова здароўя.
Навука і веды.
Сельская гаспадарка.
Коопэрацыя.
Што трэба чытаць.
Старонка рабселькоркі.
Перапіска з чытачамі.
Паштовая скрынка.